

Установа адукацыі  
“Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў”

Факультет інфармацыйна-документных камунікаций  
Кафедра гісторыка-культурнай спадчыны

УЗГОДНЕНА  
Загадчык кафедры

  
д. В. Герасіменак  
29 шчана

УЗГОДНЕНА  
Дэкан факультэта

  
Ю. М. Галкоўская  
29 шчана

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫ КОМПЛЕКС  
ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ

**УСЕАГУЛЬНАЯ ГІСТОРЫЯ**  
**Раздел I. СТАРАЖЫТНЫ СВЕТ**

для спецыяльнасці 6-05-0322-03 *Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны*  
*Прафілізацыя: Культурная спадчина і туризм*)

Складальнік:

Л.У. Ландзіна, доктар гістарычных навук, дацэнт, прафесар кафедры  
гісторыка-культурнай спадчыны

Разгледжана і зацверджана на пасяджэнні Савета факультэта інфармацыйна-документных камунікаций (пратакол № 10 ад 29.06.2023)

Складальнік:

*Л. У. Ландзіна*, прафесар кафедры гісторыка-культурнай спадчыны установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў”, доктар гістарычных навук, дацэнт

Рэцэнзенты:

Д. Г. Ларыёнаў, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі новага і найноўшага часу установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт”;

Кафедра гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт”

Разгледжаны і рэкамендаваны да зацвярджэння кафедрай гісторыка-культурнай спадчыны (пратакол ад 25. 05. 2023 г. № 11)

## **ЗМЕСТ**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Уводзіны.<br>Тэматычны план   | C. 4–6<br>C. 7–8                   |
| 2. Тэарэтычны раздел – оoo<br>– вучэбныя выданні<br>– план-каспект лекцый<br>– іншыя матэрыялы (навуковая літаратура, аудыя- і выдэарэсурсы)   | C. 9<br>C. 10–27<br>C. 28–34       |
| 3. Практычны раздел<br>– матэрыялы для правядзення семінарскіх, практычных і інш. заняткаў   | C. 35–46                           |
| 4. Раздел кантроля ведаў:<br>– індывідуальныя заданні па курсу;<br>– заданні для кантролю самастойнай<br>работы студэнтаў<br>– пералік пытанняў для экзамену (заліку)<br>– крытэрыі ацэнкі вынікаў<br>вучэбнай дзейнасці студэнтаў | C. 47– 58<br>C. 59–61<br>C. 62– 64 |
| 5. Дапаможны раздел:<br>– метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі СРС<br>– іншыя матэрыялы (тэхнічныя і інш. сродкі)  | C. 65–70<br>C. 71                  |

## 1. УВОДЗІНЫ

Гістарычныя веды з'яўляюцца базавымі для краязнаўчай, экспкурсійнай, навуковай працы у музеях. Курс усеагульной гісторыі старажытнага свету, які складаецца з вывучэння першабытнага ладу, Старажытнага Усходу і антычнасці, з'яўляеца краевугольным у вывучэнні гісторыі. Дадзены этап сусветнай гісторыі заклаў фундаментальныя асновы чалавечага грамадства, вылучыў універсальныя сацыякультурныя структуры, выявіў альтэрнатыўныя мадэлі цывілізацыйнага развіцця. Менавіта ў старажытнасці бярэ свой пачатак гісторыя сацыяльных, палітычных і культурных інстытутаў, якія дайшлі да новага і найноўшага часоў. Нельга пераацаніць таксама значэнне перыяду старажытнасці для развіцця сусветнай матэрыяльнай і духоўнай культуры.

Курс прадугледжвае разгляд гістарычных працэсаў, тэндэнций, падзей ад станаўлення чалавека і чалавечага грамадства да сярэдзіны I тыс. н.э. У геаграфічным аспекте разглядаюцца Старажытны Уход, уключаючы Індыю і Кітай і антычны свет з яго пашырэннем у перыяд элінізма і Рымскай імперыі.

У праграму уключаны тэмы, прысвечаныя міфалогіі, рэлігіі, літаратуры і мастацкай культуры, а таксама развіццю навуковых ведаў вывучаемых цывілізацый і краін. Зроблены акцэнт на вывучэнне гісторыі паўсядзеннасці, што прадугледжвае не толькі ўвагу да матэрыяльнай культуры, але і разуменне індывідуальных і калектыўных уяўленняў у старажытнасці, эвалюцыі гендэрных, сямейна-шлюбных адносінаў і г.д.

Мэтай курса усеагульной гісторыі перыяду старажытнага часу з'яўляеца фарміраванне прафесійных кампетэнцый будучых спецыялістаў-музеязнаўцаў ў кантэксле вывучаемай дысцыпліны, матывацыі для набыцця новых ведаў і іх прымянення ў прафесійным і штодзеннym асяроддзі.

Адзначаная мэта прадугледжвае вырашэнне наступных задач:

- вызначэнне месца і ролі перыяду першабытнасці, Старажытнага Уходу і антычнасці ў сусветнай гісторыі;
- аргументаванне перыядызацыі, а таксама высвятленне проблем вылучэння перыяду;
- усведамленне цэласнасці сусветна-гістарычнага працэсу, сувязі і пераемнасці ў развіцці цывілізацый, краін і народаў;
- адлюстраванне разгортання гістарычнага працэса з выяўленнем краін – лідэраў цывілізацыйнага развіцця канкрэтных эпох і суадносеннем нераўнамернасці, пераемнасці і тэндэнций адзначаных працэсаў;
- стварэнне комплекснай карціны развіцця сусветнай цывілізацыі з сістэмным бачаннем гістарычнага працэса праз сінхранізацыю, правядзенне аналогій, паралінненне, вылучэнне сувязяў прычын і наступстваў;
- выхаванне цэласнага светаўспрыняцця, цікаласці і павагі да гісторыка-культурнай спадчыны іншых народаў, вызначэнне іх ролі на розных этапах гістарычнага працэса;
- суадносенне дасягненняў сусветнай і айчыннай матэрыяльнай і духоўнай культуры;

У выніку вывучэння курса студэнт павінен ведаць:

- гісторычнае значэнне перыяду старажытнага свету ў сусветнай гісторыі, крытэрыі перыядызацыі, змест і структуру курса;
- асноўныя тэндэнцыі, працэсы і падзеі ў развіцці цывілізацыі, краін і народаў;
- сувязь прычын і наступстваў гісторычных падзеяў і працэсаў, суадносіны гісторычнай пераемнасці і нераўнамернасці;
- асаблівасці зместу і развіцця заходняй і усходняй цывілізацыйнай мадэлі;
- уплыў сацыяльных і культурных інстытутаў, якія склаліся ў старажытнасці, на гісторычныя працэсы наступных перыядоў.

**Студэнт павінен умець:**

- парыўноўваць і інтэрпрэтаваць розныя пункты гледжання, выпрацоўваць і аргументаваць уласныя меркаванні;
- чытаць інфармацыю гісторычных карт, схем, дыяграм, а таксама ілюстрацыйнага матэрыялу;
- прымяняць у кантэксле сусветнай гісторыі веды па сумежных дысцыплінах (сусветнай мастацкай культуры, філософіі, сусветнай літаратуры, рэлігіязнаўстве, культуралогіі, айчынай гісторыі і г.д.);
- аналізаваць гісторычныя працэсы і падзеі, ацэньваць гісторычныя з'явы і персаналіі як з пункту гледжання сеняшняга дня, так і ўлічваючы канкрэтны гісторычны кантэкст.
- Зместам вучэбнай дысцыпліны “Усеагульная гісторыя. Раздел 1. Старожытны свет” прадугледжана фарміраванне наступных кампетэнцый
- ВК – 4 – Працаўцаць у камандзе, талерантна ўспрымаць сацыяльныя, канфесійныя, культурныя і іншыя адрозненні;
- ВК – 7 – Валодаць здольнасцю аналізаваць працэсы дзяржаўнага будаўніцтва ў розныя гісторычныя перыяды, выяўляць фактары і механізмы гісторычных змененняў, вызначаць сацыяльна-палітычнае значэнне гісторычных з'яў (асоб, артэфактаў і сімвалau) для сучаснай беларускай дзяржаўнасці, дасканала выкарыстоўваць выяўленыя заканамернасці ў працэсе фарміравання грамадзянскай ідэнтычнасці;
- БПК – 3 – Аналізаваць і ацэньваць асноўныя гісторычныя падзеі і працэсы, дасягненні сусветнай і айчынай культуры агульныя заканамернасці фарміравання культурнай спадчыны;
- БПК – 4 Інтэрпрэтаваць гісторыю сусветных цывілізацый вызначаць асаблівасці этнічных супольніцтваў, культур і іх эвалюцыю, агульную сацыяльна-культурную ситуацыю.
- У адпаведнасці з вучэбным планам на вывучэнне вучэбнай дысцыпліны “Усеагульная гісторыя. Раздел 1. Старожытны свет” прадугледжана 130 гадзін, з іх аўдыторных 88. Прыйкладнае размеркаванне аўдыторных гадзін па відах заняткаў: лекцыі – 42 гадзіны, семінарскія заняткі – 28 гадзін, самастойная работа студэнтаў – 18 гадзін. Рэкамендаваная форма контролю – экзамен.

## ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ

| Разделы і тэмы   | Колькасць аўдыторных гадзін |          | СРС              |                        |
|--|-----------------------------|----------|------------------|------------------------|
|  | лекцыі                      | семінары | колькасць галзін | форма кантролю ведаў   |
| <b>Уводзіны</b>  |                             |          |                  |                        |
| Прадмет і мэты курса. Усход і Захад як альтэрнатыўныя мадэлі развіцця цывілізацый            | 2                           |          |                  |                        |
| <b>Раздел I. Першабытнае грамадства</b>  |                             |          |                  |                        |
| Першабытна лад, яго сутнасць і змест. Каменны век  |                             | 2        |                  |                        |
| Неалітычная рэвалюцыя і яе ўплыў на чалавечасць і супольніцтва. З'яўленне першых цывілізацый |                             | 2        |                  |                        |
| Матэрыяльная і духоўная культура першабытнага грамадства                                     |                             |          | 2                | рэфераты,<br>калоквіум |
| <b>Раздел II. Старожытны Усход</b>   |                             |          |                  |                        |
| Старожытная Месапатамія. Царствы Шумера і Акада  | 2                           |          |                  |                        |
| Старожытны Вавілон   | 2                           |          |                  |                        |
| Дасягненні матэрыяльнай і духоўнай культуры цывілізацыі Старожытнай Месапатаміі              |                             | 2        |                  |                        |
| Старожытны Егіпет.   | 4                           |          |                  |                        |
| Дасягненні матэрыяльнай і духоўнай культуры Старожытнага Егіпта                              |                             | 2        |                  |                        |
| Дзяржава хетаў   | 2                           |          |                  |                        |
| Асірыйская дзяржава і дзяржава Урарту ў II–I тыс да. н.э.                                    | 2                           |          |                  |                        |
| Усходніе Міжземнамор’е (Сірыя, Фінікія, Палесціна) ў II–I тыс. да н.э.                       | 4                           |          |                  |                        |
| Матэрыяльная і духоўная культура народаў Усходняга Міжземнамор’я ў II–I тыс да н.э.          |                             | 2        |                  |                        |
| Новававілонская (Халдзейская) дзяржава і Малая Азія ў I тыс. да н.э.                         | 2                           |          |                  |                        |
| Старожытны Іран (дзяржава Ахеменідаў) у I тыс. да н.э.                                       | 2                           |          |                  |                        |
| Старожытнаіндыйская цывілізацыя  | 2                           |          |                  |                        |

|   |   |   |   |                        |
|---|---|---|---|------------------------|
| Развіццё матэрыяльнай і духоўнай культуры Старожытнай Індыі                     |   | 2 | 2 | рэфераты,<br>апытанне  |
| Старожытнакітайская цывілізацыя. Складанне адзінай дзяржавы                     | 2 |   |   |                        |
| Дасягненні матэрыяльнай і духоўнай культуры Старожытнага Кітая                  |   | 2 | 2 | рэфераты,<br>калоквіум |
| <b>Раздел III. Цывілізацыя антычнасці (Старожытная Грэцыя і Старожытны Рым)</b> |   |   |   |                        |
| Эгейскі свет і Старожытная Грэцыя ў III – сярэдзіне I тыс. да н.э.              | 1 |   | 2 | рэфераты,<br>апытанне  |
| Фарміраванне полісаў. Вялікая грэчаская каланізацыя                             | 1 |   |   |                        |
| Класічная Грэцыя. Афіны і Спарта  | 2 |   | 2 | рэфераты,<br>калоквіум |
| Пелапанэская вайна  |   | 2 |   |                        |
| Крызіс поліса. Узвышэнне Македоніі і яе барацьба за гегемонію ў Грэцыі          | 1 |   |   |                        |
| Стварэнне дзяржавы Аляксандра Македонскага і яе распад                          | 1 |   |   |                        |
| Сістэма эліністичных дзяржаў  |   |   | 2 | рэфераты,<br>калоквіум |
| Дасягненні матэрыяльнай і духоўнай культуры Старожытнай Грэцыі                  |   | 2 |   |                        |
| Элінізм. Матэрыяльная і духоўная культура эліністичнага свету                   |   | 2 | 2 | рэфераты,<br>апытанне  |
| Старожытная Італія. Этрускі. Рым царскага перыяду                               | 2 |   | 2 | рэфераты,<br>калоквіум |
| Рымская рэспубліка ў другой палове I тыс. да н.э. Барацьба плебеў і патрыцыяў   | 2 |   |   |                        |
| Заваяванне Рымам Міжземнамор'я. Пунічныя вайны                                  |   | 2 |   |                        |

|   |           |           |           |                        |
|---|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Крызіс Рымскай рэспублікі. Грамадзянскія войны ў Рыме. Дыктатура Ю. Цэзара. Падзенне Рымскай рэспублікі | <b>2</b>  |           |           |                        |
| Развіцце Рымскай імперыі ў I–II ст. н.э.  | <b>1</b>  |           |           |                        |
| Крызіс III ст. Усталяванне сістэмы даміната   | <b>1</b>  |           |           |                        |
| Палітычнае развіццё позняй Рымскай імперыі. Рым і варвары. Падзенне Заходняй Рымскай імперыі            |           | <b>4</b>  | <b>2</b>  | рэфераты,<br>калоквіум |
| Дасягненні матэрыяльной і духоўнай культуры імператарскага Рыма   |           | <b>2</b>  |           |                        |
| Узнікненне і развіццё хрысціянства ў першыя вякі н.э.   | <b>2</b>  |           |           |                        |
| <b>Усяго</b>  | <b>42</b> | <b>28</b> | <b>18</b> |                        |

## **2. ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ. ВУЧЭБНЫЯ ВЫДАННІ**

1. 38 лекций по истории Древнего мира [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие : [16+] / авт.-сост. С. А. Лазарев ; под науч. ред. С. М. Горшкова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 400 с. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618409>.
2. Всемирная история : учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 1. С древнейших времен до конца XVIII в. / О. А. Яновский [и др.]. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Минск : Юнипресс, 2006. - 601 с.
3. Немировский, А. И. История Древнего мира : учеб. для студентов высших учебных заведений. В 2 ч. Ч. 2. Античность / А. И. Немировский. - Москва : Владос, 2000. - 479 с. : ил. - (Учебник для вузов).
4. Ребрик, В. В. Лекции по истории Древнего Востока: от ранней архаики до раннего средневековья [Электронный ресурс] / В. В. Ребрик. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2020. – 502 с. – (Историческая книга). – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598294>.

## **ПЛАН-КАНСПЕКТ ЛЕКЦЫЙ**

*Тэма 1. Прадмет і мэты курса. Усход і Захад як альтэрнатывы ўныя  
мадэлі развіцця цывілізацый*

1. Гісторыя старажытнага свету як першы этап у разгортанні сусветнага гістарычнага працэсу. Структура і перыядызацыя курса. Канцэпцыі паходжання чалавека і грамадства. Фарміраванне сацыяльных інстытутаў, этнічных супольнасцей, эканамічных укладаў, рэлігійных і філасофскіх сістэм і г.д. Значэнне старажытнасці для наступных этапаў развіцця чалавецтва.

2. Цывілізацыя і яе вызначэнні. Усход і Захад як варыянты цывілізацыйнага развіцця. Агульная цывілізацыйная аснова і культурная пераемнасць Усходу і Захаду. Рысы заходняга і усходняга грамадстваў. Цывілізацыйная разнастайнасць старажытнасці і міжцывілізацыйны дыялог.

### **РАЗДЗЕЛ I. ПЕРШАБЫТНАЕ ГРАМАДСТВА**

*Тэма 2. Першабытны лад, яго сутнасць і змест. Каменны век*

*1. Сутнасць першабытнага ладу і яго месца ў гістарычным працэсе.*

2. Перыядызацыя, яе крытэрыі. Варыянты і рэгіянальныя асаблівасці перыядызацыі гісторыі першабытнага грамадства.

3. Антрапагенэз і антрапасацыягенэз. Канцэпцыі паходжання чалавека і грамадства. Прывродныя ўмовы і іх змяненне. Ледавік і этапы аледзянення. Прарадзіма чалавецтва і першыя чалавекападобныя істоты. Стады антрапагенэзу. Формы і змяненні сацыяльнай арганізацыі і сямейна-шлюбных адносін.

4. Умовы жыцця і матэрыяльная культура каменнага веку. Тэхнагічныя змяненні. Археалагічныя культуры палеаліту і мезаліту. З'яўленне першых этычных норм і рэлігійных уяўленняў.

*Тэма 3. Неалітычная рэвалюцыя і яе ўплыў на чалавече супольніцтва.*

*З'яўленне першых цывілізацый*

1. Вызначэнне і сутнасць паняцця “неалітычная рэвалюцыя”. Переход да неаліту і тэхнагічныя змяненні перыяду. З'яўленне керамічных вырабаў і ткацтва. Переход да вытворчай гаспадаркі. Эканамічныя і сацыяльныя наступствы неалітычнай рэвалюцыі. Маёмасная дыферэнцыяцыя і пачатак переходу да патраярхату. Археалагічныя культуры перыяду. Асяродкі цывілізацыі і складанне ўмоў для першых протадзяржаў. Матэрыяльная і духоўная культура неалітычнага грамадства.

### **РАЗДЗЕЛ II. Старажытны Усход**

*Тэма 4. Старажытная Месапатамія. Царствы Шумера і Акада*

1. Прывродныя ўмовы і насельніцтва рэгіёна. Лад жыцця і заняткі найстараражытнага насельніцтва. З'яўленне шумераў. Узнікненне першых дзяржаўных утварэнняў. Шумеры і акадцы. “Царскі спіс”.

*2. Сацыяльнае і гаспадарчае развіццё.* Барацьба гарадоў-дзяржаў за дамінаванне. Саргон Старажытны і яго дзейнасць. Развіццё Акадскай дзяржавы ў другой палове III тыс. да н.э.. Заняпад Акада і нашэсце гуцееў.

*3. Узвышэнне Лагаша.* Усталяванне III дынастыі Ура і яе заваёуніцкая дзейнасць. Сацыяльны падзел грамадства. Гаспадарчае развіццё і яго асаблівасці. Роля буйных храмавых гаспадарак. Рабства, яго крыніцы і масштабы выкарыстання. Заняпад дзяржавы і яе распад.

*4. Успрыняцце свету і рэлігійныя ўяўленні* насельніцтва Старажытнай Месапатаміі. Патрыярхальнае грамадства і лад жыцця.

*5. Матэрыяльная і духоўная культура і побыт.* Апрацоўка зямлі і сельскагаспадарчыя культуры. Архітэктура і будаўніцтва. Жылле і жыщёвая прасторы. Астронамічныя, матэматычныя і медыцынскія веды. Эпічная літаратура. Мастацтва.

### *Тэма 5. Старажытны Вавілон*

*1. Узвышэнне Вавілона.* Гістарычныя ўмовы ўзвышэння Вавілона. Утварэнне Старававілонскага царства і ўсталяванне самастойнай дынастыі. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Старававілонскай дзяржавы.

*2. Аб'яднанне Вавілонскай дзяржавы пры цары Хамурапі.* Кодэкс законаў Хамурапі, іх змест і накіраванасць. Сацыяльная структура Старававілонскай дзяржавы і яе змяненні. Рабства і яг месца. Трансфармацыя сістэмы землеўладання. Гаспадарчыя заняткі насельніцтва. Рамествы і гандаль. Паўсядзеннае жыццё і культура Старажытнага Вавілона.

### *Тэма 6. Дзяржава хетаў*

*1. Геаграфічнае становішча і прыродныя ўмовы.* Этнічны склад насельніцтва. Пачатак вывучэння Хецкай дзяржавы. Звесткі аб хетах у старажытнагрэческім эпосе і Бібліі. Проблема мовы хетаў.

*2. Старажытнае, Сярэдняе і Новае царствы,* іх геапалітычнае становішча і асаблівасці ўнутранага развіцця. Росквіт дзяржавы хетаў, яе заканадаўства і знешняя палітыка. Матэрыяльная і духоўная культура хетаў. Падзенне Хецкай дзяржавы.

### *Тэма 7. Старажытны Егіпет.*

*Перыядызацыя гісторыі Старажытнага Егіпта.*

*Прыродныя ўмовы і насельніцтва.* Дадынастычны перыяд і лад жыцця грамадства. Гаспадарчыя заняткі. Узнікненне першых протадзяржаўных утварэнняў. Значэнне апрацоўкі металу у жыцці старажытнаегіпецкага грамадства. Аб'яднанне Верхняга і Ніжняга Егіпта, яго гаспадарчыя, эканамічныя і палітычныя наступствы.

*Егіпет у перыяд Старога царства.* Узмацненне ўлады фараонаў і набыццё ею аблічча усходняй дэспатыі. Мерапраемствы улады па цэнтралізацыі краіны і стварэнню адпаведнай сацыяльнай апоры. Гаспадарчае развіццё Егіпта перыяду Старога царства. Царская і храмавая

гаспадаркі. Сацыяльная структура насельніцтва і арганізацыя працы. Будаўніцтва пірамід. Паступовае аслабленне ўлады фараонаў і распад краіны на номы.

*Пераходны перыяд і аб'яднанне Егіпта.* Барацьба Гераклеопалія і Фіў, яе вынікі. Змены ў сацыяльна-эканамічным развіцці краіны. Храмавыя і палацовыя гаспадаркі і іх структура. Таварна-грашовыя адносіны і гандаль. Сацыяльныя працэсы і маёmasная дыферэнцыяцыя. Заваёўніцкія паходы фараонаў і пашырэнне межаў Егіпта. Цэнтрабежныя і цэнтраімклівыя тэндэнцыі ў развіцці грамадства. Сацыяльныя канфлікты ў грамадстве. Нашэсце гіксосаў. Барацьба з гіксосамі і выгнанне іх з Егіпта.

*Утварэнне Новага царства і ператварэнне Егіпта* ў дзяржаву сусветнага значэння. Змены ў гаспадарчым жыцці. Выкарыстанне бронзы, тэхнічных прыстасаванняў, пашырэнне апрацоўваемых плошчаў. Развіццё рамстваў і гандлю. Маёmasнае расслаенне. Рабства і его крыніцы. Змяненні ў пануючым класе.

*Унутрыпалітычная дзейнасць фараонаў Новага царства.* Рэлігійная рэформа Эхнатона, яе мэты, правядзенне і наступствы. Барацьба ў пануючым класе. Знешнепалітычная дзейнасць фараонаў Новага царства, накірункі і вынікі ваеных паходаў. Заваёвы Тутмаса I, Тутмаса III і Рамсеса II. Пераход да абароны і паступовы заняпад краіны.

*Унутрыпалітычная нестабільнасць і панаванне жэрэчаства ў краіне.* Умацаванне ўплыву лівійцаў. Заснаванне лівійскай дынастыі. Падзел краіны. Напад эфіопаў і асірыйцаў. Узвышэнне Саіса і заснаванне Саіскай дынастыі. Эканамічны росквіт Егіпта перыяду Позняга царства. Гаспадарка вельможы (пер джэт) як асноўная эканамічная адзінка. Выкарыстанне жалеза. Кантакты з дзяржавамі Міжземнамор'я, барацьба з Вавілонам. Персідскае нашэсце і заваяванне Егіпта персамі.

Заваяванне Персідской дзяржавы Аляксандрам Македонскім і ператварэнне Егіпта ў эліністичную дзяржаву. Усталіванне дынастыі Пталемею. Сістэма кіравання пталемеевскім Егіптом і яе змешаны харектар. Карпаратыўнасць грамадства. Падатковая сістэма і яе рысы. Развіццё сельскай гаспадаркі, рамстваў і гандлю. Заняпад пталемеевскага Егіпта і заваяванне яго Рымам.

### *Тэма 8. Асірыйская дзяржава і дзяржава Урарту ў II-I тыс да. н.э.*

*Перыядызацыя гісторыі Асірыі.* Узвышэнне Ашура і асаблівасці яго палітычнай арганізацыі. Гаспадарчае і ваеннае развіццё Ашура. Барацьба Ашура з Вавілонам і Мітані. Сярэднеасірыйскі перыяд і ўмацаванне дзяржавы. Кіраванне Ашурубаліта. Асірыйскія заваёвы ў Месапатаміі і Міжземнамор'і. Новаасірыйскі перыяд. Росквіт Асірыі. Асаблівасці арганізацыі ваенай справы. Заваёвы Асірыі ў Месапатаміі і Усходнім Міжземнамор'і. Гаспадарчае развіццё. Катэгорыі залежнага насельніцтва. Патрыярхальны лад, асірыйская сям'я і становішча жанчыны.

*Узвышэнне дзяржавы Урарту.* Прыродныя ўмовы, этнічны склад насельніцтва і гаспадарчыя заняткі. Умацаванне краіны пры цары Аргішті I. Барацьба Асірыі і Урарту ў сярэдзіне I тыс. да н.э..

*Умацаванне Асірыі ў другой палове I тыс. да н.э.* Заваёвы Тыгратпаласара III і Саргона II. Войны з Вавілонам і Егіптом. Максімальная магутнасць краіны пры Асархадоне і паступовае адпадзенне заваяваних тэрыторый. Адасабленне Вавілона. Разгром Асірыі. Знаяпад і падзенне Урарту. Матэрыяльная і духоўная культура Старажытнай Асірыі і Урарту.

*Тэма 9. Усходняе Міжземнамор'е (Сірыя, Фінікія, Палесціна) ў II-I тыс. да н.э.*

*1.Прыродныя ўмовы Усходняга Міжземнамор'я.* Этнічная разнастайнасць. Гаспадарчыя заняткі насельніцтва. Узнікненне першых гарадоў-дзяржаў.

*2.Біблія як гістарычнае крыніца.* Біблейская гісторыя. Старажытнае насельніцтва Палесціны, яго грамадскі лад і гаспадарчыя заняткі. Ізраільцыне і іудзеі. Філісцімляне і іншыя канкурэнты ў рэгіёне. Разлажэнне радавога ладу і ўзнікненне дзяржавўнасці. Цары Саул, Давід і Саламон. Развіццё гаспадаркі, рамстваў, будаўніцтва.

*3. Ізраільскае і Іудзейскае царствы.* Палітычная барацьба. Стварэнне Ізраільскага і Іудзейскага царстваў і іх развіццё. Сацыяльныя канфлікты ў грамадстве і выступленні прарокаў. Заваяванне Ізраіля і Іудзеі Асірыяй і Вавілонам. Рассяленне яўрэйскага насельніцтва па іншых краінах.

*4. Усходняе Міжземнамор'е ў II-I тыс да н.э.* Асаблівасці геапалітычнага становішча і прыродных умоў усходняга узбярэжжа Міжземнага мора. Заняткі насельніцтва. Гарады-дзяржавы Бібл, Угарыт, Цір, Сідон, іх сацыяльная будова і знешнепалітычная актыўнасць. Гандаль, мараходства, пірацтва, каланізацыя. Росквіт Ціра ў X ст. да н.э.. Усходнее Міжземнамор'е ў адносінах з Егіптом, Асірыяй, Персідской дзяржавай.

*Тэма 10. Новававілонская (Халдзейская) дзяржава і Малая Азія ў I тыс. да н.э.*

*1.Усталяванне Новававілонскай дынастыі.* Халдзейскі Вавілон у сістэме міжнародных адносін I тыс. да н.э. Сацыяльная структура і асаблівасці царскай улады. Эканамічнае развіццё. Храмавая гаспадарка. Маёмасная дыферэнцыяцыя абшчыннікаў і змены ў сістэме землеўладання. Спецыфіка і складанасць сацыяльнай структуры грамадства. Рамствы. Гандаль. Ліхвярскі і гандлевы капитал. Роля Вавілона ў міжнародным гандлі.

*2.Знешняя палітыка Новававілонскага царства.* Войны з Егіптом, дзяржавамі Усходняга Міжземнамор'я. Вайна з Персіяй. Сацыяльны крызіс у Вавілоне напярэдадні персідскага заваявання. Падзенне Вавілона.

*3. Малая Азія ў сярэдзіне I тыс. да н.э.* Лідзія, Мідзія, Кілікія. Эканамічнае развіццё. Роля гандлю і з'яўленне грошовага абарачэння. Роля

малаазійскіх дзяржаў у міжнародных адносінах. Матэрыяльная і духоўная культура Новававілонскай дзяржавы і Малой Азіі.

*Тэма 11. Старажытны Іран (дзяржава Ахеменідаў) у I тыс. да н.э.*

1. Прыватныя ўмовы, этнічны склад і заняткі старажытнага насельніцтва. Станаўленне дзяржавы Элам і яе развіццё ў II – I тыс. да н.э.. Заняпад Элама і вылучэнне мідзян і персаў. Узвышэнне Міды і адасабленне Персіі. Падпарадкованне Мідзіі Персідской дзяржавы пры Кіры II. Умацаванне Персіі і яе барацьба з Вавілонам, Егіптом і Лідзіяй. Рост дзяржавы пры Камбізе і яго паход на Егіпет.

2. Дары I, яго рэформы па ўмацаванню дзяржавы. Сістэма сатрапій. Грашовае абарачэнне. Гандаль і ліхварства. Эканоміка і сістэма землеўладання. Знешняя палітыка Персіі. Грэка персідскія вайны і іх вынікі. Заваяванне Персіі Аляксандрам Македонскім. Матэрыяльная і духоўная культура і рэлігія Старажытнай Персіі.

*Тэма 12. Старажытнаіндыйская цывілізацыя*

1. Прыватныя ўмовы паўвострава Індастан. Сістэма рэк. Асваенне тэрыторыі ў каменным веку. Протаіндыйская цывілізацыя Харапа і Махенджа-Дара. Сацыяльная структура грамадства. Гаспадарчае развіццё і сельскагаспадарчыя культуры. Гарады, іх планіроўка і добраўпарадкованне. Заняпад рэгіёна. Этнічны склад насельніцтва даарыйскай эпохі.

2. Прыход арыяў і іранамоўных пляменаў. Стварэнне дзяржаў. Месяцавая і Сонечная дынастыі. Сістэма варн. Варны і касты. “Законы Ману”.

3. Узвышэнне княства Магадха і пашырэнне яго тэрыторыі. Сельская гаспадарка, рамеслы, развіццё гандлю. Сацыяльная структура грамадства. Персідскае заваяванне заходняй часткі Індыі. Прыход у Індыю Адяксандра Македонскага. Чандрагупта і стварэнне дзяржавы Маур’яў. Росквіт дзяржавы пры цары Ашоке. Распад краіны і яе аб’яднанне пры дынастыі Гуптай. “Залатое стагоддзе Гуптай”. Сельская гаспадарка, рамеслы, гандаль. Дасягненні матэрыяльной і духоўнай культуры Старажытнай Індыі.

*Тэма 13. Старажытнакітайская цывілізацыя. Складанне адзінай дзяржавы*

1. Прыватныя ўмовы і насельніцтва Старажытнага Кітая. Перыядызацыя гісторыі Старажытнага Кітая. Племянное аб’яднанне Шан. Дзяржаўнае ўтварэнне Інь. Складанне рабаўладальніцкага грамадства. Падзенне Шан (Інь) і ўсталяванне царства Чжоў. Характар імператарскай улады. Сацыяльная структура грамадства. Умацаванне радавой знаці. Землеўладанне. Пашырэнне рабства. Кітайская дзяржава і плямены качэўнікаў. Дэцэнтралізацыя краіны. Змяненне ў сістэме землеўладання і абшчынным ладзе. Гаспадарчы уздым і рост гарадоў. Пачатак барацьбы за аб’яднанне краіны.

2. Узвышэнне царства Цынь. Рэформы Шан Яна і іх значэнне Аб'яднанне краіны. Дзейнасць Цынь Шы Хуандзі. Адміністрацыйныя рэформы і сацыяльная палітыка. Барацьба з канфуцыянцамі. Росквіт гаспадаркі. Барацьба з качэунікамі. Будаўніцтва Вялікай Кітайскай сцяны.

3. Распад дзяржавы Цынь і ўсталяванне дынастыі Хань. Старэйшая дынастыя Хань. Гаспадарчае развіццё. Тэхнічныя вынаходніцтвы Старажытнага Кітая. Дзейнасць Лю Бана. Заваёвы У-дзі. Сацыяльныя рэформы Ван Мана. Малодшая дынастыя Хань. Паўстанне “чырво nabровых”. Знешнепалітычная экспансія. Спрабы пераадоолець ізаляцыю краіны. Паўстанне “Жоўтых павязак”. Нашэсце пляменаў сюнну. Падзенне імперыі Хань.

4. Матэрыяльная і духоўная культура Старажытнага Кітая, развіццё тэхнічных ведаў. Рэлігійныя і этычныя сістэмы.

### **Раздел III. Цывілізацыі антычнасці (Старажытная Грэцыя і Старажытны Рым)**

*Тэма 14. Эгейскі свет і Старажытная Грэцыя ў III – сярэдзіне I тыс. да н.э.*

1. Перыядызацыя гісторыі Старажытнай Грэцыі.

2. Геаграфічнае становішча і прыродныя ўмовы. “Кола зямель” і сістэма марэй. Узнікненне Крыта-Мікенскай цывілізацыі і перыядызацыя яе гісторыі. Засяленне і ранняя гісторыя в. Крыт. Сацыяльная структура, гаспадарка, раместы. Фарміраванне царстваў.

3. Старапалацаўы і Новапалацаўы перыяд. Сістэма пісьменасці, сацыяльныя адносіны, гаспадарка. Гандаль. Кантакты з іншымім краінамі. Траянская вайна. Напад ахейцаў і развіццё ахейскай цывілізацыі. Дарыйскае нашэсце і яго наступствы.

4. Развіццё Грэцыі ў “гамераўскі перыяд”. Архаізацыя грамадства і “цёмныя вякі”. Фарміраванне перадполісных структур і сацыяльная дыферэнцыяцыя грамадства. “Іліяды” і “Адысей” як гістарычныя крыніцы.

*Тэма 15. Фарміраванне полісаў. Вялікая грэчаская каланізацыя*

1. Архаічная Грэцыя і яе рысы. Асаблівасці сацыяльнай арганізацыі, гаспадарчыя заняткі насельніцтва. Вялікая грэчаская каланізацыя: прычыны, змест, накірункі, наступствы. Заснаванне і развіццё грэческіх калоній у Паўночным Прычэрнамор’і, іх роля ў развіцці гаспадаркі і гандлю метраполій.

2. Перадумовы складання поліса. Сутнасць і рысы поліса. Эканамічная самадастатковасць горада-дзяржавы. Прывілы адсутнасці адзінай дзяржавы ў Старажытнай Грэцыі. Крытэрыі вызначэння паўнапраўнага грамадзяніна ў антычным свеце, яго права і абавязкі. Фарміраванне адпаведнага тыпу палітычнай культуры і ладу жыцця. Палітычныя сістэмы ў полісах. Дэмас і арыстакраты. Сацыяльная барацьба ў полісах. Ранняя тыраніі і іх значэнне.

### *Тэма 16. Класічная Грэцыя. Афіны і Спарта*

*1. Роськіт поліснай сістэмы. Афіны і Спарта* як альтэрнатыўныя варыянты развіцця поліснай арганізацыі. Сутнасць і змест класічнага перыяду.

*2. Развіццё Атыкі і ўзвышэнне Афін.* Заснаванне Афін паводле міфалагічнай традыцыі. Развіццё сістэмы ўлады ў Афінах. Законы Драконта. “Кілонава смута”. Сацыяльны крыйіс, даўгавое рабства. Рэформы Салона. “Сісахфія”, грашовая рэформа, новы сацыяльны падзел. Гаспадарка і сацыяльнае развіццё. Рабства. Сістэма дзяржаўнага кіравання ў Афінах. Роськіт афінскай рабаўладальніцкай дэмагратыі, яе моцныя і слабыя бакі. Дзейнасць Перыкла.

*3. Спартанская мадэль поліснай арганізацыі.* Засяленне Лаконікі спартанскай “абшчынай роўных”. Уплыў фактараў заваявання на развіццё Спарты. Прыярытэты спартанскага грамадства. Эканамічная і сацыяльная сістэмы Спарты. Законы Лікурга. Спартанскі лад жыцця. Архаічнасць, роўнасць і алігархічнасць. Паступовыя ўнутраныя змены ў спартанскім грамадстве.

### *Тэма 17. Крызіс поліса. Пелапанэская вайна*

*1. Паглыбленне саперніцтва Афін і Спарты і барацьба іх за дамінаванне ў Грэцыі.* Прычыны і падставы для вайны. Архідамава і Дэкелейская вайна. Барацьба палітычных партый у Афінах. Алігархічны пераварот у Афінах як сімптом крыйіса поліснай сістэмы. Выбранне Алківіяда стратэгам – аўтакратарам. Капітуляцыя Афін і “тыранія трывалаці”. Познія тыраніі. Умяшальніцтва Персіі ў барацьбу паміж Афінамі і Спартай. Перамога Спарты і ператварэнне Афін у звычайны поліс.

*2. Эканамічныя, палітычныя і сацыяльныя фактары крыйісу поліснай сістэмы.* Гаспадарчы занядбай і разбурэнне абшчыннага замлеўладання. Фарміраванне наемнай арміі. Проблематычнасць існавання ў новых умовах традыцый класічнага поліснага кіравання. Сацыяльная напружанасць у грамадстве, познія тыраніі. Переход у Грэцыі лідэрства ад Спарты да Фіў.

### *Тэма 18. Узвышэнне Македоніі і яе барацьба за гегемонію ў Грэцыі*

*1. Геаграфічнае становішча і асаблівасці развіцця Македоніі.* Узвышэнне Македоніі пры Філіпе. Аб'яднанне краіны, усталяванне грашовага абарачэння, стварэнне арміі. Падпарадкованне Халкідыкі, Фесаліі, часткі Фракіі.

*2. Палітычная нестабільнасць у грэчскіх полісах.* Умяшальніцтва Філіпа Македонскага ў проблемы грэчскіх полісаў. Барацьба прамакеданскай і антымакедонскай партый ў Афінах. Бітва пры Херанэі і устанаўленне македонскай гегемоніі ў Грэцыі. Карынфскі кангрэс і дасягненне Македоній лідэрства ў Элінскім саюзе. Смерць Філіпа Македонскага і переход улады да яго сына Аляксандра.

### *Тэма 19. Стварэнне дзяржавы Аляксандра Македонскага і яе распад*

*1. Асоба Аляксандра Македонскага і яго прыход да ўлады.* Пачатак заваяванняў і ўмацаванне ўлады Аляксандра ў Грэцыі. Ідэалагічная падрыхтоўка ваеных паходаў. Пераправа ў Малую Азію. Бітва пры Граніке. Бітва пры Ісе і захоп у палон персідскага цара. Заваяванне Фінікі, падпарадкованне Егіпта. Заснаванне Александрыі Егіпецкай. Узяцце Вавілона і Персепалаля. Паход Аляксандра Македонскага ў Сярэднюю Азію. Паўстанне Спітамена і заваяванне Сярэдняй Азіі. Ідэалагічнае замацаванне вынікаў заваёў Аляксандра Македонскага. Становішча ў войску Аляксандра. Змовы супраць цара.

*2. Паход у Індыю і яго цяжкасці.* Заваяванне паўночна-Заходняй Індыі. Вяртанне арміі Аляксандра і яе страты. Бунты ў арміі і спробы іх нейтралізацыі. Смерць Аляксандра і яе наступствы.

### *Тэма 20. Сістэма эліністычных дзяржав*

*1. Барацьба за ўладу пасля смерці Аляксандра Македонскага.* Паўстанне грэкаў супраць македонскага панавання. Войны і размеркованне тэрыторый былой дзяржавы Аляксандра паміж дыядохамі. Распад імперыі на дзяржаву Лісімаха ў Фракіі, Македонію, царства Селеўкідаў і царства Пталемеев. Барацьба за незалежнасць Понта, Пергама, Віфініі. Канчатковае афармленне сістэмы эліністычных дзяржав.

*2. Змест паняцця “элінізм”.* Сінтэз усходніх і элінскіх палітычных, эканамічных і культурных традыцый. Усталяванне дынастыі Пталемеев у Егіпце, Селеўкідаў у Азіі, Антыганідаў у Македоніі і Аталідаў у Пергаме.

*3. Сістэма кіравання эліністычнымі дзяржавамі і асаблівасці іх сацыяльнай структуры.* Знешепалітычная дзеянасць эліністычных правіцеляў, саперніцтва паміж дзяржавамі. Умяшальніцтва Рыма ў сістэму адносін эліністычных краін. Барацьба Рыма з Македоніяй. Ператварэнне Пергама ў рымскую правінцыю. Разбурэнне Карынфа і заваяванне Рымам Грэцыі. Пакарэнне Егіпта і заканчэнне эпохі элінізма.

### *Тэма 21. Старожытная Італія. Этрускі, іх грамадскі лад і культура*

*1. Геаграфічнае становішча, прыродныя ўмовы і заняткі старожытнага насельніцтва Апенінскага паўвострава.* Развіццё абшчыннага ладу. Італійскія племены і их рассяленне.

*2. Этрускі і их дамінаванне ў Італії.* Загадка паходжання этрускаў. Этрускалогія. Грамадскі лад і гаспадарчыя заняткі этрускаў. Дасягенні матэрыяльнай і духоўнай культуры этрускаў. Захаванне культурнай спадчыны этрускаў рымлянамі.

*3. Першядызацыя гісторыі Старожытнага Рыма.*

*4. Альба-Лонга і яе легендарныя правіцелі.* Першыя паселішчы ў Лацыуме і на тэрыторыі будучага Рыма. Заснаванне Рыма згодна з міфалагічнай традыцыяй. Аб'яднанне паселішчаў на халмах каля р. Цібр у адзінную гарадскую абшчыну.

## *Тэма 22. Рым царскага перыяду*

*1. Аб'яднанне абишын і ўсталяванне сістэмы ўлады ў Рыме.* Сацыяльнае развіццё Рыма царскай эпохі і рысы родаплемяннай арганізацыі. Патрыцыі і плебеі. Функцыі цара, сената, курыятных каміцый.

*2. Рым царскага перыяду.* Дзейнасць рымскіх цароў. Ромул як першы цар. Сацыяльны падзел насельніцтва, адміністрацыйны падзел тэрыторыі, стварэнне войска. Нума Пампілій, афіцыйнае заснаванне культа, жречаскіх і рамесных калегій. Тул Гасцілій. Пераход насельніцтва Альба-Лонгі ў Рым. Ваенныя і будаўнічыя мерапрыемствы Анка Марцыя і Тарквінія Старажытнага.

*3. Сацыяльныя канфлікты ў рымскім грамадстве.* Рэформы грамадскага ладу Сервія Тулія. Пагаршэнне становішча ў Рыме пры Тарквініі Ганарлівым і ўчынкі яго сына Секста, згодна з рымскай гістарычнай традыцыяй. Паўстанне ў Рыме і ўсталяванне рэспублікі.

## *Тэма 23. Рымская рэспубліка і яе развіццё ў другой палове I тыс. да н.э.. Барацьба плебееў і патрыцыяў*

*1. Усталяванне рэспубліканскай сістэмы кіравання.* Сістэма магістратур і яе рысы. Віды і функцыі магістратур. Сацыяльны падзел грамадства.

*2. Барацьба плебееў і патрыцыяў.* Сацыяльныя супярэчнасці ў Рыме. Розніца ў становішчы плебееў і патрыцыяў і барацьба паміж імі. Этапы барацьбы плебееў і патрыцыяў. Першая сэцэсія плебееў і усталяванне пасады народных трывбунаў. Кадыфікацыя права. Законы XII табліц. Другая сэцэсія плебееў і законы Валерыя і Гарацыя аб рымскім грамадзянстве. Закон Канулея аб шлюбах. Усталяванне пасады ваенных трывбунаў з консульскай уладай. Аграрныя законы Ліцынія і Сексція, паступовае атрыманне магістратур плебеямі. Адмена рабства за пазыкі. Ураўнаванне правоў плебееў і патрыцыяў.

*3. Эканамічнае развіццё і сацыяльныя працэсы ў перыяд рэспубліканскага Рыма.* Рабства, яго крыніцы і сферы выкарыстання. Сістэма адкупов. Кансалідацыя кіруючага класа.

## *Тэма 24. Заваяванне Рымам Міжземнамор'я. Пунічныя вайны*

*1. Уварванне на тэрыторыі Паўночнай Італіі кельцкіх пляменаў і іх рассяленне ў даліне р. По. Рымляне і галы. Заваяванне Рымам італійскіх пляменаў. Войны з этрускамі. Лацінскія і самніцкія войны. Перамога над галамі. Падпарадкованне Рыму усяго Апенінскага паўвострава і вынікі рымскага заваявання Італіі. Экспансія Рыма ў Міжземнамор'і. Войны з Эпірам, Македоніяй, Сірыяй, падпарадкованне Грэцыі. Пераход да Рыма тэрыторыі Пергама.*

*2. Імкненне Рыма да пашырэння ўплыву ў Міжземнамор'і.* Барацьба за Сіцилію і сутыкненне з Карфагенам. Геапалітычныя планы Рыма і Карфагена. Першая Пунічная вайна і тэрытарыяльныя набыткі Рыма. Падрыхтоўка да другой Пунічнай вайны і яе пачатак. Пераход Ганібала праз

Альпы. Бітвы пры Тразіменскім возеры і Канах. Намаганні Рыма па арганізацыі абароны. Перамогі рымлян у Сіцыліі і Іспаніі. Бітва пры Заме . Вынікі другой Пунічной вайны. Трэцяя Пунічная вайна і разбурэнне Карфагена. Наступствы Пунічных войн.

### *Тэма 25. Крызіс Рымскай рэспублікі. Грамадзянскія войны ў Рыме.*

*Дыктатура Ю. Цэзара*

*1. Панаванне набілітэта ва ўмовах рэспублікі.* Войны і пераразмеркаванне зямельнай маёмы. Дзейнасць братоў Гракхаў і яе вынікі. Пачатак грамадзянскіх войн.

*2. Эканамічныя, палітычныя і сацыяльныя працыны крызіса Рымскай рэспублікі.* Стварэнне палітычных груповак і іх барацьба. Папуляры і аптыматы. Дзейнасць Г. Марыя. Саюзніцкая вайна. Барацьба паміж Г. Марыем і Л. Сулай. Дыктатура Сулы. Праскрыпцыі. Барацьба прыхільнікаў аднаасобнай улады з рэспубліканцамі. Паўстанне рабоў пад кірауніцтвам Спартака.

*3. Першы трывумвірат і мэты яго ўдзельнікаў.* Заваёвы Ю. Цэзара ў Галіі. Распад першага трывумвірата і вайна Ю. Цэзара і Г. Пампея. Уключэнне Егіпта ў сферу барацьбы Пампея і Цэзара. Палітычная барацьба ў Егіпце ўваходжанне яго ў сферу уплыву Рыма.

Устанаўленне дыктатуры Ю. Цэзара ў Рыме. Мерапрыемствы Цэзара і сутыкненне яго з рэспубліканскай апазіцыяй. Змова сенатараў і забойства Цэзара.

### *Тэма 26. Падзенне рэспублікі і ўсталяванне Рымскай імперыі. Развіццё Рымскай імперыі ў I-II ст. н.э.*

*1. Складанне другога трывумвірата.* Праскрыпцыі. Супрацьстаянне Антонія і Актавіяна. Палітычныя планы Клеапатры. Бітва пры Акцыі. Лёс Антонія і Клеапатры. Ператварэнне Егіпта ў рымскую правінцыю.

*2. Устанаўленне прынцыпата і яго сутнасць.* Палітычная барацьба і мерапрыемствы Актавіяна па ўмацаванні асабістай улады. Палітычны змест кіравання Юліяў-Клаудзіяў. Падрыў пазіцый сенацкай арыстакратыі, пашырэне сацыяльнай базы прынцыпата. Сацыяльна-палітычныя працэсы ў Рыме і няўстойлівасць улады пры пераемніках Актавіяна Аўгуста. Асабістыя якасці імператараў дынастыі Юліяў-Клаудзіяў і іх уплыву на становішча ў Рыме. Умацаванне манархічнай улады, барацьба з сенацкай апазіцыяй.

*3. Знешнепалітычныя прыярытэты Рыма.* Ваенны націск на захад і дыпламатыя на усходзе. Германская, Ілрыйская, Далмацінская войны. Паўстанні ў правінцыях. Разгром рымлян у Тэўтабургскім лесе. Знешнепалітычная няўстойлівасць пры пераемніках Аўгуста. Войны ў Парфіяй. Паўстанні ў правінцыях. Палітычная нестабільнасць і ўсталяванне дынастыі Флавіяў.

*4. Гаспадарчае развіццё Рыма эпохі росквіту імперыі.* Рабская праца і усеагульныя харектар яе прымянея. Рымскія агратэхнічныя веды. Рымская

віла, яе будова і прадукцыйнасць. Спецыфіка насельніцтва Рыма. “Хлеба і відовішчай”.

5. Умацаванне адзінаўладдзя пры Антанінах і росквіт імператарскага Рыма. Рымская імперыя пры Траяне. Заваяванне Парфіі, Арменіі, Месапатаміі, Дакіі. Канчатковае падпарадкаванне сената. Гаспадарчы ўздыі і будаўніцтва ў Рыме. Нарастанне крызісных з’яў пры кіраванні Марка Аўрэлія. Прычыны крызісу прынцыпату.

### *Тэма 27. Крызіс III ст. і яго наступствы*

1. Прычыны і складаючыя крызісу. Проблемы рабаўладальніцкай гаспадаркі, павялічэнне колькасці вольнаадпушчанікаў і пераведзеных на пекулій. Каланат. Перамяшчэнне гаспадарчай дзейнасці ў правінцыі.

Фактычнае адпадзенне і самастойнасць рымскіх правінцый. Павышэнне ролі правінцыяльной знаці, звужэнне сацыяльной апоры рымлян у правінцыях. Спробы пераадolenня крызісных з’яў пры імператарах дынастыі Севераў. Часовыя поспехі рымлян на Усходзе. Эдыкт Каракалы аб дараванні правоў рымскага грамадзянства ўсяму насельніцтву імперыі.

2. Палітычны крызіс і эпоха “салдацкіх імператарапі”. Канфесійныя абмежаванні ў імперыі і ганенні на хрысціян. Максімальнае паглыбленне крызіса і фактычнае распадзенне імперыі. Аднаўленне палітычнага адзінства Рымскай імперыі.

### *Тэма 28. Сістэма даміната і палітычнае развіццё позняй Рымскай імперыі*

1. Сістэма даміната і яе рысы. Усталяванне адзінаўладдзя пры Дыяклеціяне. Дамінат. Адміністрацыйная, ваенная, фінансавая рэформы Дыяклеціяна. Знешнепалітычнае ўмацаванне імперыі. Сістэма тэтрархіі. Прыход да ўлады Канстанціна I. Барацьба Канстанціна за адзінаўладдзе. Рэлігійная палітыка Канстанціна. Міланскі эдыкт і Нікейскі сабор. Абвяшчэнне Канстанцінопалаля другой сталіцай імперыі.

2. Барацьба за захаванне імперыі пры пераемніках Канстанціна. Аслабленне імперыі пры Юліяне. Паглыбленне крызісных з’яў, забарона Алімпійскіх гульняў, ператварэнне хрысціянства ў дзяржаўную рэлігію. Канчатковы падзел імперыі на Заходнюю і Усходнюю.

### *Тэма 29. Варварскія народы, іх развіццё і ўплыў на Рым. Падзенне Рыма*

1. Варвары як этнічная супольнасць. Рымскае вызначэнне паняцця “варвар” і ўсталяванне стасункаў з варварскімі пляменамі. Варварскія плямены і іх рассяленне. Германцы. Кельты. Грамадскі лад і матэрыйальная культура варварскіх пляменаў. Усталяванне рымлян у еўрапейскіх правінцыях – Галіі, Брытаніі і г.д. Культуране ўзаемадзеянне рымлян і варвараў. Раманізацыя варвараў і варварызацыя рымлян.

2. Прычыны і кірункі міграцыі варварскіх пляменаў. Фарміраванне першых варварскіх дзяржаўных утварэнняў. Адносіны варвараў з уладамі позняга Рыма.”Вялікае перасяленне народаў”. Уварваннеgotaў, гунаў і

вандалаў на тэрыторыю Заходній Рымскай імперыі. Бітва на Катаунаскіх палях. Разгром Рыма вандаламі і перанясенне сталіцы ў Равенну. Стварэнне варварскіх каралеўстваў на тэрыторыі імперыі. Распад імперыі. Нізлажэнне апошняга рымскага імператара і падзенне Заходній Рымскай імперыі.

*Тэма 30. Узнікненне і развіццё хрысціянства ў першыя вякі н.э.*

*1.Змяненні ў светаўспрыманні ў канцы I тыс да н.э. – пачатку н.э.* і ломка традыцыйных каштоўнасцей антычнага грамадства ў маралі і рэлігіі. Сінкрэтычнасць рэлігійных ўяўленняў, яе прычыны і праявы. Пошук звароту да адзінага, справядлівага і міласэрнага Бога. Актывізіцыя цікавасці да іудаізму. Прарокі і прапаведнікі.

*2.Асоба Ісуса Хрыста ў гісторыі і тэалогіі.* Трактоўкі міфалагічнай і гістарычнай школ. Біблія як свяшчэнны тэкст хрысціян і гістарычная крыніца. Біблейская крытыка. Складовыя часткі Бібліі і праблемы іх аўтарства. Кумранскія світкі (Рукапісы Мёртвага мора). Кананічныя і апакрыфічныя тэксты Бібліі.

*3.Маральныя прынцыпы, вучэнне і абічыны першых хрысціян.* Прычыны прывабнасці хрысціянства для розных сацыяльных груп. Першыя хрысціяне і рымскае грамадства. Фарміраванне хрысціянскага веравучэння (Ірынэй, Юсцін Філософ, Афінагор Афінскі, Арыген, Цертуліян і г.д.). Стварэнне апологіі. Хрысціянства сярод іншых, сучасных яму філософскіх і рэлігійных сістэм (неаплатанізма, гнастыцызма і г.д.).

*4.Хрысціянская царква ў перыяд позняй Рымскай імперыі.* Перыяды гкненняў і афіцыйнага прыняцця. Паўнамоцтвы сацыяльной базы вернікаў, інстытуалізацыя і афармленне хрысціянскай царквы. Багаслоўскія спрэчкі. Арыянства. Міланскі эдыкт. Нікейскі і Канстанцінопальскі саборы. Ператварэнне хрысціянства ў афіцыйную рэлігію. Сацыякультурныя наступствы хрысціянізацыі Еўропы.

## **ІНШЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ (НАВУКОВАЯ ЛІТАРАТУРА)**

1. *Алексеев, В.П.* История первобытного общества: учебник для студентов вузов по специальности «история» / В.П. Алексеев, А.И. Першиц. – 6-е изд.. – М. : АСТ; Астрель, 2004. – 350 с.
2. *Васильев, Л.С.* История Востока: в 2 т.: учебник по специальности “история”. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 2001. – Т.1. – 512 с.
3. *Виппер, Р.Ю.* История древнего мира / Р.Ю. Виппер. – М.: Республика, 1993. – 511 с.
4. *Всемирная история.* В 3 ч. Ч. 1. С древнейших времен до конца XVIII в.: Учеб. пособие / О. А. Яновский, О. В. Бригадина, П.А. Шупляк и др. – Мин.: «Юнипресс», 2006. – 608 с.
5. *Всемирная история.* В 6 т. Т. 1. Древний мир / Ин-т всеобщей истории РАН; Отв. ред. В. А. Головина, В. И. Уkolova. – М. : Наука, 2011. – 822 с.
6. *История Древнего Востока.* Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 1. Месопотамия / Под. ред. И. М. Дьяконова. – М. : Гл. ред. вост. л-ры изд-ва “Наука”, 1983. – 534 с.
7. *История Древнего Востока.* Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 2. Передняя Азия. Египет / Под ред. чл.-корр. АН СССР Г. М. Бонгард-Левина – М. : Гл. ред. вост. л-ры изд-ва ‘Наука’, 1988. – 623 с.
8. *История Древнего Востока.* От ранних государственных образований до древних империй / Под ред. А. В. Седова; Редкол. Г. М. Бонгард-Левин и др.; Ин-т востоковедения. – М. : Вост. лит. – 2004. – 895 с.
9. *История Древнего Востока:* учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-21 03 01 “История” (по направлениям) / Г. И. Довгяло, О. В. Перзашкевич, А. А. Прохоров. – Изд. 2-е, доп. – Минск : Четыре четверти, 2012. – 242 с.
10. *История древнего мира:* Восток, Греция, Рим: учеб пособие / И.А. Ладынин и др.. – М. : Слово: Эксмо, 2005. – 574 с.
11. *История Древнего Востока:* Учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. И 90 «История» / А.А. Вигасин, М.А. Дандамаев, М.В. Крюков и др.; под. Ред. В.И. Кузищина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2003. – 462 с.
12. *История древнего мира:* Древний Восток: Индия, Китай, страны Юго-Восточной Азии / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др.. – Мин. : Харвест; М. : АСТ, 2000. – 844 с.
13. *История древнего мира:* Древний Восток: Египет, Шумер, Вавилон, Западная Азия / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др.. – Мин. : Харвест; М. : АСТ, 2000. – 830 с.
14. *История Древней Греции:* учебник для вузов по направлению и специальности “история” / Ю.В. Андреев, Г.А. Кошеленко, В.И. Кузищин, Л.П. Маринович; под ред. В.И. Кузищина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2003. – 399 с.

15. *Немировский, А.И.* История древнего мира. Античность: учебник для студ. высш. учеб. заведений: в 2 ч. – М. : ВЛАДОС, 2000. – Ч.1. – 448 с.
16. *Немировский, А.И.* История древнего мира. Античность: учебник для студ. высш. учеб. заведений: в 2 ч. – М. : ВЛАДОС, 2000. – Ч.2. – 480 с.
17. *Редер, Д.Г.* История древнего мира: в 2 ч. Ч.1. Первобытное общество и Древний Восток / Д.Г. Редер, Е.А. Черкасова: учеб. пособие для ист. фак. студ. пед. ин-тов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1985. – 288 с.
18. *Тураев, Б.А.* История Древнего Востока / Б.А. Тураев. – Мн.: Харвест, 2002. – 417 с.
19. *Аникович, М.В.* Повседневная жизнь охотников на мамонтов / М.В. Аникович. – М. : Молодая гвардия, 2004. – 349 с.
20. *Аман, А.Д.* Повседневная жизнь первых христиан: 95 – 197 / Адальбер-Гюстав Аман. – М. : Молодая гвардия; Палимпсест, 2003. – 321 с.
21. *Атлас чудес света.* Выдающиеся архитектурные сооружения всех времен и народов и памятники / Пер. с англ. М. Зоркая, М. Рудницкий. – М. : БММ АО, 1996. – 239 с.
22. *Бобровникова, Т.А.* Повседневная жизнь римского патриция в эпоху разрушения Карфагена / Т.А. Бобровникова. – М. : Мол. гвардия, 2001. – 493 с.
23. *Бонгард-Левин, Г.М.* Древняя Индия. История и культура / Г.М. Бонгард-Левин. – СПб.: Алетейя, 2001. – 288 с.
24. *Бондаренко, Г.В.* Повседневная жизнь древних кельтов / Г.В. Бондаренко. – М. : Молодая гвардия, 2007. – 396 с.
25. *Брюле, П.* Повседневная жизнь греческих женщин в классическую эпоху / П. Брюле: Пер. с фр. Т.А. Левиной. – М. : Молодая гвардия, 2005. – 239 с.
26. *Бэшем, А.* Цивилизация Древней Индии/Артур Бэшем: пер. с фр. Е. Гавриловой под ред. И. Шевченко.–Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 496 с.
27. *Веллард, Дж.* Вавилон. Расцвет и гибель города чудес / Дж. Веллард; пер. с англ. О.И. Перфильева. – М.: Мол. гвардия, 2001. – 493 с.
28. *Гиро, П.* Быт и нравы древних греков / Поль Гиро. – Смоленск: Русич, 2000. – 624 с.
29. *Гиро, П.* Быт и нравы древних римлян / Поль Гиро – Смоленск: Русич, 2000. – 576 с.
30. *Глебкин, В.В.* Мир в зеркале культуры / В.В. Глебкин. – Ч.1. Первобытная и традициональная культура Древней Месопотамии, культура Древнего Египта: учеб.-метод. пособие. – М.: Добровест, 2000. – 256 с.
31. *Грималь, П.* Цивилизация Древнего Рима / Пьер Грималь; пер. с франц. И. Эльфонд. – Екатеринбург: У-Фактория; М. : АСТ МОСКВА, 2008. – 512 с.
32. *Грицкевич, В.П.* История туризма в древности / В.П. Грицкевич. – Спб.: Издательский дом Герда, 2005. – 336 с.
33. *Грей, Дж. Г.* История Древнего Китая / Джон Генри Грей / Пер. с англ. А.Б. Вальдман. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2006. – 606 с.

34. Гуревич, Д., Рапсат-Шарлье, М.-Т. Повседневная жизнь женщины в Древнем Риме / Д. Гуревич, М.-Т. Рапсат-Шарлье; пер. с фр. Н.Н. Зубкова. – М. : Молодая гвардия, 2006. – 260 с.
35. Древние цивилизации / С.С. Аверинцев, В.П. Алексеев, В.Г. Ардзинба и др.; под общ. ред. Г.М. Бонгард – Левина. – М.: Мысль, 1989. – 479 с.
36. Древний мир: культура, искусство, история: иллюстрированная энциклопедия / О. В. Перзашкевич, В. А. Федосик. – М. ; Эксмо, Наше слово, 2008. – 254 с.
37. Дубянецкі, Э.С. Сусветная культура: Ад старажытнасці да нашых дзён: Папул. энцыкл. дав. – М.: БелЭн, 2001. – 240 с.
38. Дэвис, Н. История Европы / Н. Дэвис; пер. с англ. Т.Б. Менской. – М. : АСТ; Транзиткнига, 2004. – 943 с.
39. Егер, О. Всемирная история: в 4 т. – Т.1. Древний мир / О. Егер. – М. : АСТ, 1999. – 824 с.
40. Ежов, В.В. Мифы Древнего Китая / В.В. Ежов. – М. : Астрель; АСТ. – 2003. – 496 с.
41. Елисефф, В., Елисефф, Д. Цивилизация классического Китая / В. Елисефф, Д. Елисефф; пер с франц. Д. Лоевского – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 640 с.
42. Женины-легенды / Г.И. Довгяло, Е. Д. Смирнова, В.А. Федосик. – Минск, Беларусь, 1993. – 333 с.
43. Зайцев, А.В. Мировая культура: Шумерское царство. Вавилон и Ассирия. Древний Египет / А.В. Зайцев, В.Я. Лаптева, А.В. Поръяз. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 448 с.
44. Золоева, Л.В. Мировая культура: Древняя Греция. Древний Рим / Л.В. Золоева, А.В. Поръяз. – М. : Олма-Пресс, 2001. – 447 с.
45. История Европы: с древнейших времен до наших дней: в 8 т. Т.1. Древняя Европа / З.В. Уdal'цова, Б.Ю. Вайткявичус, Ю.Б. Виппер и др.; редкол.: Е.С. Голубцова (отв. ред.) [и др.]. – М. : Наука, 1988. – 704 с.
46. Каркопино, Ж. Повседневная жизнь Древнего Рима. Апогей империи / Жером Каркопино; пер. с фр. И.И. Маханькова. – М. : Молодая гвардия, 2008. – 420 с.
47. Кленгель-Брандт, Э. Древний Вавилон / Эвелин. Кленгель-Брандт / Пер. с нем. Б.М. Святского. – Смоленск: Русич, 2001. – 368 с.
48. Косидовский, З. Библейские сказания; Сказания евангелистов / Зенон Косидовский. – Пер. с пол. – М.: Политиздат, 1990. – 479 с.
49. Кун, Н.А. Мифы Древней Греции / Н.А. Кун; предисл. д-ра искусствоведения Л.И. Туруашвили. – М. : РИК Русанова; Астрель; АСТ, 2003. – 624 с.
50. Куманецкий, К. История культуры Древней Греции и Рима / Казимеж Куманецкий. – М. : Высш. шк., 1990. – 351 с.
51. Курциус, Э. История Древней Греции: в 5 т / Эрнст Курциус. – Мн. : Харвест, 2002.

- 52.Лисовый, И.А. Античный мир в именах и названиях / И.А. Лисовый, К.А. Ревяко. – Мн.: Университетское, 2001. – 247 с.
- 53.Мировая художественная культура. В 2 т. Т.1. Учеб. пособие / Б.А. Эренгросс, Е.А. Ботвинник, В.П. Комаров и др.; под ред. Б.А. Эренгросс. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк, 2005. – 447 с.
- 54.Монте, П. Повседневная жизнь египтян во времена великих фараонов / Пьер Монте; пер. с фр. Ф.Л. Мендельсона; науч. предисл. и примеч. О. В. Томашевич. – М. : Мол. гвардия; Палимпсест, 2000. 0 465 с.
- 55.Мышуста, С.В. Древний Египет: женщины-фараоны / С.В. Мышуста. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 317 с.
- 56.Перепелkin, Ю.А. История Древнего Египта / Ю.А. Перепелкин; общ. ред, вступ. статья и comment. докт. филос. наук А.А. Вассоевича. – СПБ. : Летний сад, журнал «Нева», 2000. – 360 с.
- 57.Плутарх. Избранные жизнеописания. В 2 т. / Плутарх; пер. с древнегр., сост. и прим. М. Томашевской; ил. В.Л. Медведева. – М. : Правда, 1987.
- 58.Повалихина, Т.И. История мировой экономики и международных экономических отношений: учеб пособие/ Т.И. Повалихина. – Минск: Соврем. шк., 2006. – 256 с.
- 59.Робер, Ж.-Н. Повседневная жизнь Древнего Рима через призму паслаждений / Жан-Ноэль Робер; пер. с фр.Т.А. Левиной. – М. : Молодая гвардия, 2006. – 245 с.
- 60.Темкин, Э.Н. Мифы Древней Индии / Э.Н. Темкин, В.Г. Эрман. – 4-е изд., доп. – М.: ЗАО «РИК Русанова»: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 624 с.
- 61.Фицджералд, Ч.П. История Китая / Чарлз Патрик Фицджералд / пер. с англ. Л.А. Калашниковой. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2005. – 460 с.
- 62.Федорова, Е.В. Императорский Рим в лицах / Е.В. Федорова. – 2-е изд., испр. и доп. – Смоленск: ИНГА, 1995. – 416 с.
- 63.Фор, П. Повседневная жизнь армии Александра Македонского / Поль Фор. – М. : Молодая гвардия; Палимпсест, - 2008. – 361 с.
- 64.Хаммонд, Н. История Древней Греции / Николас Хаммонд; пер. с англ.. – М. : Центрполиграф, 2003. – 702 с.
- 65.Циркин, Ю.Б. Мифы Древнего Рима / Ю.Б. Циркин. – М. : РИК Русанова; Астрель; АСТ. – 2000. – 480 с.
- 66.Циркин, Ю.Б. Мифы Финикии и Угарита / Ю. Циркин. – М.: ООО «Издательство «АСТ»; ООО «Астрель»; ЗАО «Редакционно-издательский комплекс Русанова», 2000. – 480 с.
- 67.Шаму, Ф. Эллинистическая цивилизация / Франсуа Шаму; пер. с фр. Н. Шевченко. – Екатеринбург: У-Фактория; М. : АСТ МОСКВА, 2008. – 480 с.
- 68.Шаму, Ф. Цивилизация Древней Греции / Франсуа Шаму; пер. с фр. Т. Баженовой. – Екатеринбург: У-Фактория; М. : АСТ МОСКВА, 2009. – 368 с.

- 69.Шейпак, А.А. История науки и техники: Материалы и технологии / А.А. Шейпак. – Учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1. – 2-е изд. – М. : МГИУ, 2009. – 276 с.
- 70.Шово, М. Повседневная жизнь Египта во времена Клеопатры / Мишель Шово; пер. с фр.Е.Е. Масловой; Науч. ред. , хрестоматия и прим. С.В. Архиповой. – М. : Мол. гвардия, 2004. – 294 с.
- 71.Штолль, Г.В.История Древнего Рима в биографиях / Г.В. Штолль. – Смоленск: Русич, 2003. – 376 с.
- 72.Шураки, А. Повседневная жизнь людей Библии / Андре Шураки. – Пер. с фр. А.Е. Винник. – М.: Молодая гвардия, 2004. – 278 с.

### 3.ПРАКтыЧНЫ РАЗДЗЕЛ

### МАТЭРЫЯЛЫ ДЛЯ ПРАВядзЕННЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТКАЎ

#### **Тэма 1. Першабытны лад, яго сутнасць і змест. Каменны век**

1. Сутнасць першабытнага ладу і яго месца ў сусветнай гісторыі. Перыядызацыя, яе віды і асаблівасці ў розных рэгіёнах.
2. Антрапагенэз і антрапасацыягенэз. Канцэпцыі узнікнення чалавека.
3. Ранні і сярэдні палеаліт. Прыводныя ўмовы. Этапы абледзянення. Археалагічныя помнікі перыяду.
4. Позні палеаліт і мезаліт. Прыводныя ўмовы, прылады працы, сацыяльная арганізацыя.

#### *Літаратура:*

- 1.Алексеев, В.П., Першиц, А.И. История первобытного общества: Учеб. для студентов вузов по спец. «История» / В.П. Алексеев, А.И. Першиц. – 6-е изд. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 350 с.
2. Редер, Д.Г., Черкасова, Е.А. История древнего мира. В 2 ч. Ч. 1. Первобытное общество и Древний Восток. Учеб пособие для студентов ист. фак. пед. ин-тов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1985..
3. Всемирная история. В.3 ч. Ч.1. С древнейших времен до конца XVIII в.: Учеб. пособие / О.А. Яновский, О.В. Бригадина, П.А. Шупляк и др. – Минск: «Юнипресс», 2002.
4. Древние цивилизации / С.С. Аверинцев, В.П. Алексеев, В.Г. Ардзинба и др.: Под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина. – М.: Мысль, 1989.
5. Нефедов, С.А. История древнего мира: История, поданная как роман: Современный учебник для школьников и увлекательное чтение для взрослых. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996.
6. Глебкин, В.В. Мир в зеркале культуры: Часть 1. Первобытная и традициональная культура, культура Древней Месопотамии, культура Древнего Египта: Учебно-методическое пособие / В.В. Глебкин. – М.: Добросвет, 2000.
7. Мировая художественная культура. В 2 т. Т.1. Учеб. пособие / Б.А. Эренгресс, Е.А. Ботвинник, В.П. Комаров и др.; Под ред. Б.А. Эренгресс. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2005.
8. Аникович, М.В. Повседневная жизнь охотников на мамонтов / М.В. Аникович. – М. : Молодая гвардия, 2004. – 349 с.
9. Горелов, А.А. История мировых религий: учеб. пособие / А. А. Горелов. – М.: Флинта: МПСИ, 2005.
10. Торосян, В.Г. Культурология. История мировой и отечественной культуры: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по пед. специальностям/ В.Г. Торосян. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – С. 93-109.

## **Тэма 2. Неалітычнай рэвалюцыя і яе ўплыў на чалавечасць і супольніцтва.**

### **З'яўленне першых цывілізацый**

1. Неаліт, яго сутнасць і храналагічныя межы.
2. Сутнасць неалітычнай рэвалюцыі. Змяненні ў тэхналогіях і матэрыяльнай культуры.
3. Эканамічныя і сацыяльныя наступствы неалітычнай рэвалюцыі.
4. З'яўленне першых протадзяржаўных утварэнняў.
5. Матэрыяльная культура каменнаага века.

#### *Літаратура:*

1. Алексеев, В.П., Першиц, А.И. История первобытного общества: Учеб. для студентов вузов по спец. «История» / В.П. Алексеев, А.И. Першиц. – 6-е изд. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 350 с.
2. Аникович, М.В. Повседневная жизнь охотников на мамонтов / М.В. Аникович. – М. : Молодая гвардия, 2004. – 349 с.
3. Редер, Д.Г., Черкасова, Е.А. История древнего мира. В 2 ч. Ч. 1. Первобытное общество и Древний Восток. Учеб пособие для студентов ист. фак. пед. ин-тов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1985.
4. Всемирная история. В.3 ч. Ч.1. С древнейших времен до конца XVIII в.: Учеб. пособие / О.А. Яновский, О.В. Бригадина, П.А. Шупляк и др. – Минск: «Юнипресс», 2002.
5. Древние цивилизации / С.С. Аверинцев, В.П. Алексеев, В.Г. Ардзинба и др.: Под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина. – М.: Мысль, 1989.
6. Нефедов, С.А. История древнего мира: История, поданная как роман: Современный учебник для школьников и увлекательное чтение для взрослых. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996.
7. Глебкин, В.В. Мир в зеркале культуры: Часть 1. Первобытная и традициональная культура, культура Древней Месопотамии, культура Древнего Египта: Учебно-методическое пособие / В.В. Глебкин. – М.: Добросвет, 2000.
8. Дубянецкі, Э.С. Суветная культура: Ад старажытнасці да нашых дзён: Папулярны энцыклапедычны даведнік / Эдуард Дубянецкі. – Минск: “Беларуская энцыклапедыя”, 2001.
9. Мировая художественная культура. В 2 т. Т.1. Учеб. пособие / Б.А. Эренгресс, Е.А. Ботвинник, В.П. Комаров и др.; Под ред. Б.А. Эренгресс. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – С. 85-98.
10. Горелов, А.А. История мировых религий: учеб. пособие / А. А. Горелов. – М.: Флинта: МПСИ, 2005.
11. Торосян, В.Г. Культурология. История мировой и отечественной культуры: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по пед. специальностям/ В.Г. Торосян. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005.

### **Тэма 3. Дасягненні матэрыяльной і духоўнай культуры цывілізацыі Старажытнай Месапатаміі**

1. Сістэма пісьма, навуковыя веды і тэхнічныя ўменні шумераў і акадцаў.
2. Міфалогія і літаратура Стараражытнай Месапатаміі.
3. Мастацтва Стараражытнага Міжрэчча.
4. Патрыярхальнае грамадства. Сям'я і шлюб, бацькі і дзеці
5. Паўсядзеннае жыццё (жыллё, адзенне, харчаванне, прадметы побыту і г.д.)

#### *Літаратура:*

1. Зайцев, А.В., Лаптева, В.Я., Поръяз, А.В. Мировая культура: Шумерское царство. Вавилон и Ассирия. Древний Египет. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000.
2. *История Древнего Востока*: учебно-методическое пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 1-21 03 01 «История» (по направлениям) / Г. И. Довгяло, О. В. Перзашкевич, А. А. Прохоров. – Изд. 2-е, доп. – Минск, Четыре четверти, 2012. – 242 с.
3. Веллард, Дж. Вавилон. Расцвет и гибель города чудес / Дж. Веллард; пер. с англ. О.И. Перфильева. – М.: Мол. гвардия, 2001. – 493 с.
4. Кленгель-Брандт, Э. Древний Вавилон /Эвелин Кленгель-Брандт / Пер. с нем. Б.М. Святского. – Смоленск: Русич, 2001. – 368 с.
5. Древние цивилизации / С.С. Аверинцев, В.П. Алексеев, В.Г. Ардзинба и др.: Под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина. – М.: Мысль, 1989.
6. Горелов, А.А. История мировых религий: учеб. пособие / А. А. Горелов. – М.: Флинта: МПСИ, 2005.
7. Глебкин, В.В. Мир в зеркале культуры: Часть 1. Первобытная и традициональная культура, культура Древней Месопотамии, культура Древнего Египта: Учебно-методическое пособие / В.В. Глебкин. – М.: Добросвет, 2000.
8. Мировая художественная культура. В 2 т. Т.1. Учеб. пособие / Б.А. Эренгресс, Е.А. Ботвинник, В.П. Комаров и др.; Под ред. Б.А. Эренгресс. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2005.
9. Нефедов, С.А. История древнего мира: История, поданная как роман: Современный учебник для школьников и увлекательное чтение для взрослых. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996.
10. Торосян, В.Г. Культурология. История мировой и отечественной культуры: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по пед. специальностям/ В.Г. Торосян. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005.
11. Дубянецкі, Э.С. Сусветная культура: Ад стараражытнасці да нашых дзён: Папулярны энцыклапедычны даведнік / Эдуард Дубянецкі. – Мн.: “Беларуская энцыклапедыя”, 2001..

## **Тэма 4. Дасягненні матэрыяльной і духоўнай культуры Старожытнага Егіпта**

1. Міфалогія і рэлігія Старожытнага Егіпта.
2. Пахавальныя абраады і будаўніцтва пірамід.
3. Сістэма пісьма і веды егіпцян.
4. Мастацтва Старожытнага Егіпта.
5. Літаратура Старожытнага Егіпта.
6. Сям'я і шлюб, мужчына і жанчына, бацькі і дзеці.
7. Матэрыяльная культура ў паўсядзенным жыцці (харчаванне, адзенне, жыллё, касметычныя сродкі, прадметы побыту і г.д.).

### **Літаратура:**

1. Зайцев, А.В., Лаптева, В.Я., Поръяз, А.В. Мировая культура: Шумерское царство. Вавилон и Ассирия. Древний Египет. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000.
2. Монте, П. Повседневная жизнь египтян во времена великих фараонов / Пьер Монте; пер. с фр. Ф.Л. Мендельсона; науч. предисл. и примеч. О. В. Томашевич. – М. : Мол. Гвардия; Палимпсест, 2000.
3. Редер, Д.Г., Черкасова, Е.А. История древнего мира. В 2 ч. Ч. 1. Первобытное общество и Древний Восток. Учебное пособие для студентов ист. фак. пед. ин-тов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1985.
4. *История Древнего Востока*: учебно-методическое пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 1-21 03 01 «История» (по направлениям) / Г. И. Довгяло, О. В. Перзашкевич, А. А. Прохоров. – Изд. 2-е, доп. – Минск, Четыре четверти, 2012. – 242 с.
5. Древние цивилизации / С.С. Аверинцев, В.П. Алексеев, В.Г. Ардзинба и др.: Под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина. – М.: Мысль, 1989.
6. Шейпак, А.А. История науки и техники: Материалы и технологии / А.А. Шейпак. – Учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1. – 2-е изд. – М. : МГИУ, 2009. – 276 с.
7. Глебкин, В.В. Мир в зеркале культуры: Часть 1. Первобытная и традициональная культура, культура Древней Месопотамии, культура Древнего Египта: Учебно-методическое пособие / В.В. Глебкин. – М.: Добросвет, 2000.
8. Мировая художественная культура. В 2 т. Т.1. Учеб. пособие / Б.А. Эренгресс, Е.А. Ботвинник, В.П. Комаров и др.; Под ред. Б.А. Эренгресс. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2005.
9. Мышуста, С.В. Древний Египет: женщины-фараоны / С.В. Мышуста. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 317 с.
10. Нефедов, С.А. История древнего мира: История, поданная как роман: Современный учебник для школьников и увлекательное чтение для взрослых. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996.
11. Всемирная история. В.3 ч. Ч.1. С древнейших времен до конца XVIII в.: Учеб. пособие / О.А. Яновский, О.В. Бригадина, П.А. Шупляк и др. – Мин.: «Юнипресс», 2002.

12. Торосян, В.Г. Культурология. История мировой и отечественной культуры: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по пед. специальностям/ В.Г. Торосян. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005.

13. Дубянецкі, Э.С. Сусветная культура: Ад старажытнасці да нашых дзён: Папулярны энцыклапедычны даведнік / Эдуард Дубянецкі. – Мн.: “Беларуская энцыклапедыя”, 2001.

### **Тэма 5. Матэрыяльная і духоўная культура народаў Усходняга Міжземнамор’я ў II-I тыс да н.э.**

1. Матэрыяльная культура фінікійцаў.
2. Фінікійскі алфавіт і яго запазычанне іншымі народамі.
3. Умовы жыцця і матэрыяльная культура Старожытнай Палесціны
4. Біблія як свяшчэнная кніга і гістарычнае крыніца.
5. Патрыярхальнае грамадства Старожытнай Палесціны. Становішча жанчыны. Сям’я і шлюб. Выхаванне дзяцей.

#### **Літаратура:**

1. Редер, Д.Г., Черкасова, Е.А. История древнего мира. В 2 ч. Ч. 1. Первобытное общество и Древний Восток. Учеб пособие для студентов ист. фак. пед. ин-тов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1985. – С. 134-146, 177-186.
2. Шураки, А. Повседневная жизнь людей Библии / Андре Шураки. – Пер. с фр. А.Е. Винник. – М.: Молодая гвардия, 2004. – 278 с.
3. Циркин, Ю.Б. Мифы Финикии и Угарита / Ю. Циркин. – М.: ООО «Издательство «АСТ»; ООО «Астрель»; ЗАО «Редакционно-издательский комплекс Русанова», 2000. – 480 с.
4. Косидовский, З. Библейские сказания; Сказания евангелистов / Зенон Косидовский. – Пер. с пол. – М.: Политиздат, 1990. – 479 с.
5. История Древнего Востока: учебно-методическое пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 1-21 03 01 «История» (по направлениям) / Г. И. Довгяло, О. В. Перзашкевич, А. А. Прохоров. – Изд. 2-е, доп. – Минск, Четыре четверти, 2012. – 242 с.
6. Древние цивилизации / С.С. Аверинцев, В.П. Алексеев, В.Г. Ардзинба и др.: Под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина. – М.: Мысль, 1989.
7. Горелов, А.А. История мировых религий: учеб. пособие / А. А. Горелов. – М.: Флинта: МПСИ, 2005.

### **Тэма 6. Развіццё матэрыяльнай і духоўнай культуры Старожытнай Індыі**

1. Найстараражытныя цывілізацыі ў даліне Інда і Ганга. Махенджа-Дара і Харапа і іх матэрыяльная культура.
2. Сацыяльная дыферэнцыяцыя Старожытнай Індыі. Варны і касты.
3. Патрыярхальнае грамадства Старожытнай Індыі. Сям’я і шлюб.

4. Рэлігійныя сістэмы Старажытнай Індыі. Веды. Брахманізм і індуізм. Будызм.
5. Навуковы веды старажытнай Індыі. Матэматаіка, астраномія, медыцына.

### Літаратура:

1. Древние цивилизации / С.С. Аверинцев, В.П. Алексеев, В.Г. Ардзинба и др.; Под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина. – М.: Мысль, 1989. – 479 с.
2. Редер Д.Г., Черкасова Е.А. История древнего мира. В 2-х ч. Ч.1. Первобытное общество и Древний Восток: Учеб. пособие для студ. ист. фак. пед. ин-тов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1985. – 288 с.
3. Тураев, Б.А. История Древнего Востока /Б.А. Тураев. – Минск.: 2002.
4. Темкин, Э.Н., Эрман, В.Г. Миғы Древней Индии / Э. Темкин, Б. Эрман. – 4-е изд., доп. – М.: ЗАО «РИК Русанова»: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 624с.
5. Нефедов, С.А. История древнего мира. История, поданная как роман: Современный учебник для школьников, увлекательное чтение для взрослых /С. А. Нефедов. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – 392 с.
6. Бонгард-Левин, Г.М. Древняя Индия. История и культура / Г.М. Бонгард-Левин. – СПб.: Алетейя, 2001. – 288 с.
7. Бэшем, А. Цивилизация Древней Индии/Артур Бэшем: пер. с фр. Е. Гавриловой под ред. И. Шевченко.–Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 496 с.
8. *История Древнего Востока*: учебно-методическое пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 1-21 03 01 «История» (по направлениям) / Г. И. Довгяло, О. В. Перзашкевич, А. А. Прохоров. – Изд. 2-е, доп. – Минск, Четыре четверти, 2012. – 242 с.
9. Горелов, А.А. История мировых религий: учеб. пособие / А. А. Горелов. – М.: Флинта: МПСИ, 2005.

### Тэма 7. Дасягненні матэрыяльной і духоўнай культуры Старажытнага Кітая

1. Рэлігійна-этычныя сістэмы Старажытнага Кітая.
2. Будова традыцыйнага грамадства. Сям'я і шлюб.
3. Дасягненні матэрыяльной культуры Старажытнага Кітая. Кітайскія вынаходніцтвы.
4. Старажытнай кітайская медыцына.
5. Літаратура, гісторыя, мастацтва.

### Літаратура:

1. История Древнего мира: Древний Восток: Индия. Китай. Страны Юго-Восточной Азии / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др.- Мн.: ООО «Харвест»; М.: АСТ, 2000. – 844 с.
2. Древние цивилизации / С.С. Аверинцев, В.П. Алексеев, В.Г. Ардзинба и др.; Под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина. – М.: Мысль, 1989. – 479 с.
3. Редер Д.Г., Черкасова Е.А. История древнего мира. В 2-х ч. Ч.1. Первобытное общество и Древний Восток: Учеб. пособие для студ. ист. фак. пед. ин-тов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1985. – 288 с.
4. Нефедов, С.А. История древнего мира. История, поданная как роман: Современный учебник для школьников, увлекательное чтение для взрослых /С. А. Нефедов. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – 392 с.
5. Фицджералд, Ч.П. История Китая /Чарлз Патрик Фицджералд; Пер. с англ. А.А. Калашниковой. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – 460 с.
6. Грэй, Дж. Г. История Древнего Китая / Джон Генри Грэй; Пер. с англ. А.В. Вальдман. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. – 606 с.
7. Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого /В.Я. Сидихменов. – Смоленск: Русич, 2003. – 464 с.
8. Ежов, В.В. Мифы Древнего Китая / В.В. Ежов. – М. : Астрель; АСТ. – 2003. – 496 с.
9. Елисефф, В., Елисефф, Д. Цивилизация классического Китая / В. Елисефф, Д. Елисефф; пер с франц. Д. Лоевского – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 640 с.

## **Тэма 8. Грэка-персідскія войны.**

1. Узмацненне Персії і экспансія Дарыя I. Паўстанне грэкаў у Мілеце.
2. Высадка персаў у балканскай Грэцыі. Марафонскае сражэнне.
3. Паход Ксеркса. Фермапільская бітва.
4. Перамогі грэкаў у Саламінскай бітве і пры Платэях. Заканчэнне грэка-персідскіх войн і іх значэнне.

Літаратура:

1. История Европы: В 8 томах: с древнейших времен до наших дней. Т.1. Древняя Европа /З.В.Удальцова, Б.Ю. Вайткевичус, Ю.Б. Виппер и др. Редкол.: Е.С. Голубцова (отв. ред) и др. – М.: Наука, 1988. – 704 с.
2. Нефедов, С.А. История древнего мира. История, поданная как роман: Современный учебник для школьников, увлекательное чтение для взрослых /С. А. Нефедов. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – 392 с.

3. История Древнего мира: Древняя Греция /А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. – Мн.: ООО «Харвест», М.: АСТ, 2000. – 798 с.
4. История древнего мира: Восток, Греция, Рим / И.А. Ладынин и др. – М.: Слово: Эксмо, 2004. – 547 с.
5. История Древней Греции: Учеб. для вузов по направлению и специальности «История» / Ю.В. Андреев, Г.А. Кошеленко, В.И. Кузишин, Л.П. Маринович; Под ред. В.И. Кузищина. – 3-е изд, перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2003. – 399 с.
6. Немировский, А.И. История Древнего мира: Античность: Учеб.для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – Ч. 1. – 448 с.
7. Курциус, Э. История Древней Греции: В 5 т. /Эрнст Курциус. – Мн.: ООО «Харвест», 2002. – Т. 3. – 413 с.
8. Курциус, Э. История Древней Греции: В 5 т. /Эрнст Курциус. – Мн.: ООО «Харвест», 2002. – Т. 4. – 509 с.
9. Хаммонд, Н. История Древней Греции: Пер. с англ./Николас Хаммонд. – М.: Центорполиграф, 2003. – 702 с.
10. Егер, О. Всемирная история: В 4 т. Т.1. Древний мир/ Оскар Егер. – М.: ООО Фирма «Издательство АСТ». – 1999. – 824 с.

## **Тэма 9. Дасягненні матэрыяльной і духоўнай культуры Старажытнай Грэцыі**

1. Старажытнагрэчаская міфалогія і рэлігія.
2. Грамадскія ідэалы грэкаў. Сістэма выхавання.
3. Патрыярхальны лад і адносіны да жанчыны. Шлюб і сям'я
4. Літаратура і тэатр.
5. Развіццё архітэктуры і мастацтва Старажытнай Грэцыі.
6. Матэрыяльнае жыццё (адзенне, керамічны посуд, жыллё, мэбля, харчаванне і г.д.)

### *Літаратура:*

2. Золоева, Л.В., Поръяз, А.В. Мировая культура: Древняя Греция. Древний Рим. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.
3. Древние цивилизации / С.С. Аверинцев, В.П. Алексеев, В.Г. Ардзинба и др.: Под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина. – М.: Мысль, 1989.
4. Мировая художественная культура. В 2 т. Т.1. Учеб. пособие / Б.А. Эренгресс, Е.А. Ботвинник, В.П. Комаров и др.; Под ред. Б.А. Эренгресс. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2005.
5. Немировский, А.И. История Древнего мира: Античность: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч./ А.И. Немировский – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - Ч. i
6. Дубянецкі, Э.С. Сусветная культура: Ад старажытнасці да нашых дзён: Папулярны энцыклапедычны даведнік / Эдуард Дубянецкі. – Мн.: “Беларуская энцыклапедыя”, 2001.

7. Атлас чудес света. Выдающиеся архитектурные сооружения всех времен и народов и памятники / Пер. с англ. М. Зоркая, М. Рудницкий. – М. : БММ АО, 1996. – 239 с.
8. Брюле, П. Повседневная жизнь греческих женщин в классическую эпоху / П. Брюле: Пер. с фр. Т.А. Левиной. – М. : Молодая гвардия, 2005. – 239 с.
9. Гиро, П. Быт и нравы древних греков / Поль Гиро. – Смоленск: Русич, 2000. – 624 с.
10. Куманецкий, К. История культуры Древней Греции и Рима / Казимеж Куманецкий. – М. : Высш. шк., 1990. – 351 с.
11. Лисовый, И.А. Античный мир в именах и названиях / И.А. Лисовый, К.А. Ревяко. – Минск: Университетское, 2001. – 247 с.
12. Шаму, Ф. Цивилизация Древней Греции / Франсуа Шаму; пер. с фр. Т. Баженовой. – Екатеринбург: У-Фактория; М. : АСТ МОСКВА, 2009. – 368 с.

### **Тэма 10. Матэрыяльная і духоўная культура эліністычнага свету**

1. Сутнасць элінізма. Геаграфічны, гістарычны, культуралагічны аспекты паняцця.
2. Разбурэнне поліснай карціны свету. Эліністычная філософія і асаблівасці рэлігіі.
3. Развіццё навукі (матэматыка, геаграфія, гісторыя, медыцына і г.д.). Александрыйская бібліятэка.
4. Развіццё тэхнікі і тэхналогій.
5. Помнікі архітэктуры і мастацтва эпохі элінізма. “Сем цудаў свету”.
6. Літаратура перыяды элінізма.

#### **Літаратура:**

1. Золоева, Л.В., Поръяз, А.В. Мировая культура: Древняя Греция. Древний Рим. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001
2. Древние цивилизации / С.С. Аверинцев, В.П. Алексеев, В.Г. Ардзинба и др.: Под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина. – М.: Мысль, 1989.
3. Мировая художественная культура. В 2 т. Т.1. Учеб. пособие / Б.А. Эренгресс, Е.А. Ботвинник, В.П. Комаров и др.; Под ред. Б.А. Эренгресс. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2005.
4. Немировский, А.И. История Древнего мира: Античность: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч./ А.И. Немировский – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - Ч. 1.
5. Дубянецкі, Э.С. Сусветная культура: Ад старажытнасці да нашых дзён: Папулярны энцыклапедычны даведнік / Эдуард Дубянецкі. – Минск: “Беларуская энцыклапедыя”, 2001.

6. Атлас чудес света. Выдающиеся архитектурные сооружения всех времен и народов и памятники / Пер. с англ. М. Зоркая, М. Рудницкий. – М. : БММ АО, 1996. – 239 с.
7. Куманецкий, К. История культуры Древней Греции и Рима / Казимеж Куманецкий. – М. : Высш. шк., 1990. – 351 с.
8. Лисовый, И.А. Античный мир в именах и названиях / И.А. Лисовый, К.А. Ревяко. – Минск: Университетское, 2001. – 247 с.
9. Шово, М. Повседневная жизнь Египта во времена Клеопатры / Мишель Шово; пер. с фр. Е.Е. Масловой; Науч. ред. , хрестоматия и прим. С.В. Архиповой. – М. : Молодая гвардия, 2004. – 294 с.
10. Шейпак, А.А. История науки и техники: Материалы и технологии / А.А. Шейпак. – Учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1. – 2-е изд. – М. : МГИУ, 2009. – 276 с.
11. Шаму, Ф. Эллинистическая цивилизация / Франсуа Шаму; пер. с фр. Н. Шевченко. – Екатеринбург: У-Фактория; М. : АСТ МОСКВА, 2008. – 480 с.

### **Тэма 11-12. Дасягненні матэрыяльной і духоўнай культуры імператарскага Рыма**

1. Рым – цэнтр імперыі. Горад, насельніцтва, помнікі архітэктуры, гарадская інфраструктура.
2. Маральны-этычныя прыярытэты рымлян.
3. Рымская міфалогія і арганізацыя рэлігійнага жыцця.
4. Сям'я, шлюб, выхаванне дзяцей, адносіны мужчыны і жанчыны ў перыяд імперыі.
5. Правядзенне вольнага часу. Форум. Тэрмы. Гладыятарскія баі.
6. Літаратура і мастацтва імператарскага Рыма.
7. Арганізацыя штодзеннага жыцця. Жыллё, харчаванне, мэбля, адзенне, прадметы дэкаратыўна-ўжытковага мастацтва, касметычныя сродкі і г.д.).

*Літаратура:*

1. Золоева, Л.В., Поръяз, А.В. Мировая культура: Древняя Греция. Древний Рим / Л.В. Золоева, А.В. Поръяз. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.
2. Циркин, Ю.Б. Мифы Древнего Рима / Ю.Б. Циркин. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2000. – 560 с.
3. Каркопино, Ж. Повседневная жизнь Древнего Рима. Апогей империи / Жером Каркопино; пер. с фр. И.И. Маханькова. – М. : Молодая гвардия, 2008. – 420 с.
3. Немировский, А.И. История Древнего мира: Античность: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч./ А.И. Немировский – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - Ч. 2.
4. Фёдорова, Е.В. Императорский Рим в лицах. – Изд. 2-е, испр. и доп. / Е.В. Фёдорова. – Смоленск: ИНГА, 1995. – 416 с.

5. Дубянецкі, Э.С. Сусветная культура: Ад старажытнасці да нашых дзён: Папулярны энцыклапедычны даведнік / Эдуард Дубянецкі. – Мн.: “Беларуская энцыклапедыя”, 2001. – С. 101-116.
6. Робер, Ж.-Н. Повседневная жизнь Древнего Рима через призму паслаждений / Жан-Ноэль Робер; пер. с фр. Т.А. Левиной. – М. : Молодая гвардия, 2006. – 245 с.
7. Гуревич, Д., Рапсат-Шарлье, М.-Т. Повседневная жизнь женщины в Древнем Риме / Д. Гуревич, М.-Т. Рапсат-Шарлье; пер. с фр. Н.Н. Зубкова. – М. : Молодая гвардия, 2006. – 260 с.
8. Гrimаль, П. Цивилизация Древнего Рима / Пьер Гrimаль; пер. с франц. И. Эльфонд. – Екатеринбург: У-Фактория; М. : АСТ МОСКВА, 2008. – 512 с.
9. Гиро, П. Быт и нравы древних римлян / Поль Гиро – Смоленск: Русич, 2000. – 576 с.

### **Тэма 13–14. Варварскія народы, іх развіццё і ўплыў на Рым. Падзенне Рыма**

1. Геаграфічныя, этнічныя, ментальныя характеристыстыкі варварскага свету. Буйнейшыя варварскія племены ў стасунках з Рымам.
2. Рымскае панаванне ў Галіі і Брытаніі. Характар сацыяльнага, этнічнага, культурнага ўзаемадзейння.
3. “Варварызацыя рымлян” і “раманізацыя варвараў”. Праявы ў матэрыяльным і культурным жыцці імператарскага Рыма.
4. Фарміраванне варварскіх каралеўстваў і характар стасункаў у познерымскі перыяд.
5. Крушэнне імперыі. Развіццё варварскіх каралеўстваў. Сінтэз познерымскага і варварскага грамадстваў.

#### **Літаратура:**

1. Золоева, Л.В., Поръяз, А.В. Мировая культура: Древняя Греция. Древний Рим / Л.В. Золоева, А.В. Поръяз. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.
2. Немировский, А.И. История Древнего мира: Античность: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч./ А.И. Немировский – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - Ч. 2.
3. Фёдорова, Е.В. Императорский Рим в лицах. – Изд. 2-е, испр. и доп. / Е.В. Фёдорова. – Смоленск: ИНГА, 1995. – 416 с.
4. История Европы: с древнейших времен до наших дней: в 8 т. Т.1. Древняя Европа / З.В. Уdal'цова, Б.Ю. Вайткевичус, Ю.Б. Виппер и др.; редкол.: Е.С. Голубцова (отв. ред.) [и др.]. – М. : Наука, 1988. – 704 с.
5. Дэвис, Н. История Европы / Н. Дэвис; пер. с англ. Т.Б. Менской. – М. : АСТ; Транзиткнига, 2004. – 943 с.
6. Мансуэлли, Г. Цивилизации древней Европы / Гвидо Мансуэлли в соавторстве с Раймоном Блоком; пер. с фр. Е. Абрамовой. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 560 с.

7. Штокмар, В.В. История Англии в средние века / В.В. Штокмар. – СПб. : Алетейя, 2005. – 203 с.

# **МАТЭРЫЯЛЫ ДЛЯ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ СТУДЭНТАЎ**

## **Тэмы для самастойнай работы для студэнтаў 150 гр. па сусветнай гісторыі (стараражытны свет)**

### **Тэма 1. Матэрыяльная і духоўная культура першабытнага грамадства**

1. Светаўспрыняцце першабытнага чалавека. Міфалагічнасць свядомасці і яе рысы.
2. Першыя формы маральнай і сацыяльнай рэгуляцыі. Табу і ініцыяцыі.
3. Формы перадачы сацыяльнага вопыту. Сацыяльная і гендэрная дыферэнцыяцыя ў грамдстве.
4. Рэлігійныя ўяўленні першабытнага чалавека.
5. Першабытнае масцатва і канцэпцыі яго паходжання.

#### *Літаратура:*

1. Алексеев, В.П., Першиц, А.И. История первобытного общества: Учеб. для студентов вузов по спец. «История» / В.П. Алексеев, А.И. Першиц. – 6-е изд. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 350 с.
2. Редер, Д.Г., Черкасова, Е.А. История древнего мира. В 2 ч. Ч. 1. Первобытное общество и Древний Восток. Учеб пособие для студентов ист. фак. пед. ин-тов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1985. – С. 3 – 101.
3. Всемирная история. В.3 ч. Ч.1. С древнейших времен до конца XVIII в.: Учеб. пособие / О.А. Яновский, О.В. Бригадина, П.А. Шупляк и др. – Мин.: «Юнипресс», 2002. – С. 9-15.
4. Древние цивилизации / С.С. Аверинцев, В.П. Алексеев, В.Г. Ардзинба и др.: Под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина. – М.: Мысль, 1989. – С. 11-21.
5. Нефедов, С.А. История древнего мира: История, поданная как роман: Современный учебник для школьников и увлекательное чтение для взрослых. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – С. 6-39.
6. Глебкин, В.В. Мир в зеркале культуры: Часть 1. Первобытная и традициональная культура, культура Древней Месопотамии, культура Древнего Египта: Учебно-методическое пособие / В.В. Глебкин. – М.: Добросвет, 2000. – С. 6-78.
7. Дубянецкі, Э.С. Светная культура: Ад старажытнасці да нашых дзён: Папулярны энцыклапедычны даведнік / Эдуард Дубянецкі. – Мин.: “Беларуская энцыклапедыя”, 2001. – С. 5-12.
8. Мировая художественная культура. В 2 т. Т.1. Учеб. пособие / Б.А. Эренгресс, Е.А. Ботвинник, В.П. Комаров и др.; Под ред. Б.А. Эренгресс. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – С. 85-98.
9. Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина, Е.М. Бабосов, А.А. Жарикова и др.; под общ. ред. С.В. Лапиной. – 3-е изд. Мин.: ТетраСистемс, 2006. – С. 74-90.

10. *Горелов, А.А. История мировых религий: учеб. пособие / А. А. Горелов.* – М.: Флинта: МПСИ, 2005. – С. 7-47.
11. *Торосян, В.Г. Культурология. История мировой и отечественной культуры: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по пед. специальностям/ В.Г. Торосян.* – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – С. 93-109.
12. *Аникович, М.В. Повседневная жизнь охотников на мамонтов / М.В. Аникович.* – М. : Молодая гвардия, 2004. – 349 с.

**Пытannі для самакантролю па тэме 1 “Матэрыяльная і духоўная культура першабытнага грамадства”**

1. У чым сутнасць першабытнага ладу і яго гістарычнае значэнне?
2. Якія існуюць варыянты перыядызацыі?
3. Якія храналагічныя этапы першабытнага ладу вылучаюцца ў адпаведнасці з археалагічнай перыядызацыяй?
4. У чым спецыфіка вывучэння крыніц па гісторыі першабытнага грамадства?
5. Якія існуюць канцэпцыі антрапагенэза і антрапасацыягенэза?
6. Якім чынам праходзіў антрапагенэз у адпаведнасці з тэорыяй дарвінізма?
7. Якія формы сацыяльной арганізацыі ўласцівыя для першабытнага ладу і якім перыядам яны адпавядаюць?
8. Якія формы сям'і і шлюбу існавалі ў розныя перыяды першабытнай эпохі і чаму яны змяняліся?
9. Чаму матрыярхат змяніўся патрыярхатам, а групавы шлюб-патрыярхальны сям'ей?
10. Якім чынам прыродныя ўмовы аказвалі ўплыў на фарміраванне і развіццё чалавечага грамадства?
11. У якім накірунку ішло развіццё прылад працы ў кантэксле тэхнікі вырабу і функцыянальнага прызначэння?
12. Якім чынам змяняліся прылады працы па меры развіцця грамадства ў першабытную эпоху?
13. У чым сутнасць неалітычнай рэвалюцыі?
14. Як звязаны паміж сабой неалітычнай рэвалюцыя, разбурэнне першабытнага ладу і ўзнікненне першых дзяржаўных утварэнняў?
15. Чаму ўзніклі першыя рэлігійныя ўяўленні?
16. Якім былі першыя формы рэлігіі?
17. Якім чынам былі звязаныя рэлігійныя ўяўленні і ўзнікненне першабытнага мастацтва?

**Тэма 2. ” Рэлігія і культура Старожытнага Міжрэчча і Егіпта”.**

1. Сістэма пісьма Старожытнай Месапатаміі. Навуковыя веды.
2. Міфалогія і літаратура Старожытнай Месапатаміі. Рэлігійныя ўяўленні.

3. Мастацтва Старожытнага Міжрэчча і Новававілонскага царства.
4. Рэлігійная сістэма і міфалогія Старожытнага Егіпта.
5. Сістэма пісьма Старожытнага Егіпта і гісторыя расшыфроўкі іерогліфаў. Помнікі літаратуры Старожытнага Егіпта. Навуковыя веды егіпцян.
6. Развіццё мастацтва Старожытнага Егіпта. Культура эліністичнай эпохі.

*Літаратура:*

1. Зайцев, А.В., Лаптева, В.Я., Поръяз, А.В. Мировая культура: Шумерское царство. Вавилон и Ассирия. Древний Египет. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – С 69-96, 97-108, 155-165, 190-215, 358-444.
2. Редер, Д.Г., Черкасова, Е.А. История древнего мира. В 2 ч. Ч. 1. Первобытное общество и Древний Восток. Учебное пособие для студентов ист. фак. пед. ин-тов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1985. – С. 134-146, 177-186.
3. Древние цивилизации / С.С. Аверинцев, В.П. Алексеев, В.Г. Ардзинба и др.: Под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина. – М.: Мысль, 1989. – С. 37-69, 88-117.
4. Горелов, А.А. История мировых религий: учеб. пособие / А. А. Горелов. – М.: Флинта: МПСИ, 2005. – С. 48-93.
5. Глебкин, В.В. Мир в зеркале культуры: Часть 1. Первобытная и традициональная культура, культура Древней Месопотамии, культура Древнего Египта: Учебно-методическое пособие / В.В. Глебкин. – М.: Добросвет, 2000. – С. 79-250.
6. Мировая художественная культура. В 2 т. Т.1. Учеб. пособие / Б.А. Эренгресс, Е.А. Ботвинник, В.П. Комаров и др.; Под ред. Б.А. Эренгресс. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – С. 100-125.
7. Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина, Е.М. Бабосов, А.А. Жарикова и др.; под общ. ред. С.В. Лапиной. – 3-е изд. Мин.: ТетраСистемс, 2006. – С. 91-99.
8. Нефедов, С.А. История древнего мира: История, поданная как роман: Современный учебник для школьников и увлекательное чтение для взрослых. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – С. 40-62, 79-85.
9. Всемирная история. В.3 ч. Ч.1. С древнейших времен до конца XVIII в.: Учеб. пособие / О.А. Яновский, О.В. Бригадина, П.А. Шупляк и др. – Мин.: «Юнипресс», 2002. – С. 46-61.
10. Торосян, В.Г. Культурология. История мировой и отечественной культуры: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по пед. специальностям/ В.Г. Торосян. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – С. 110-138.
11. Дубянецкі, Э.С. Суветная культура: Ад старожытнасці да нашых дзён: Папулярны энцыклапедычны даведнік / Эдуард Дубянецкі. – Мин.: “Беларуская энцыклапедыя”, 2001. – С. 13-40.

12. Кленгель-Брандт, Э. Древний Вавилон / Эвенин Кленгель-Брандт / Пер. с нем. Б.М. Святского. – Смоленск: Русич, 2001. – 368 с.
13. Монте, П. Повседневная жизнь египтян во времена великих фараонов / Пьер Монте; пер. с фр. Ф.Л. Мендельсона; науч. предисл. и примеч. О. В. Томашевич. – М.: Мол. Гвардия; Палимпест, 2000. 0 465 с.
14. Мыщуста, С.В. Древний Египет: женщины-фараоны / С.В. Мыщуста. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 317 с.
15. Перепелкин, Ю.А. История Древнего Египта / Ю.А. Перепелкин; общ. ред, вступ. статья и comment. докт. филос. наук А.А. Вассоевича. – СПБ. : Летний сад, журнал «Нева», 2000. – 360 с.
16. История Древнего Востока: учебно-методическое пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 1-21 03 01 «История» (по направлениям) / Г. И. Довгяло, О. В. Перзашкевич, А. А. Прохоров. – Изд. 2-е, доп. – Минск, Четыре четверти, 2012. – 242 с.

**Пытанні для самакантролю па тэме 2 “Рэлігія і культура Старажытнага Міжрэчча і Егіпта”**

1. Якімі былі ўяўленні старажытных жыхароў Міжрэчча аб сусвеце?
2. Пад уплывам якіх этнічных плыняў склаўся культурны ландшафт Міжрэчча і Вавілона?
3. Якія найбольш вядомыя літаратурныя творы Старажытнага Міжрэчча і Егіпта вы можаце назваць?
4. Якім чынам навуковыя веды жыхароў Старажытнага Міжрэчча і Егіпта былі звязаны з патрэбамі паўседзеннага жыцця?
5. Чым можна растлумачыць, што ў Старажытным Егіпце былі найбольш кваліфікованыя па мерках таго часу лекары?
6. Якія асаблівасці архітэктуры Старажытнага Усходу можна адзначыць?
7. Якімі былі асаблівасці рэлігіі і міфалогіі Старажытнага Егіпта?
8. Якім чынам асаблівасці рэлігійнага жыцця старажытных егіпцян былі звязаныя з іх мастацтвам і навуковыімі ведамі?
9. Што сведчыць аб сувязі рэлігійных ведаў, літаратуры і мастацтва Старажытнага Егіпта?
10. Што такое сінкрэтызм і чаму ён уznікае?
11. Якія з “сямі цудаў свету” знаходзіліся у Старажытным Міжрэччы і Егіпце?
12. Якія дасягненні культуры Старажытнага Вавілона вы можаце пералічыць?
13. Калі быў расквіт культуры Старажытнага Вавілона?
14. Якія перыяды можна назваць найбольш працяглымі ў культуры Старажытнага Егіпта?
15. Якія агульныя рысы можна вылучыць у культурным развіцці старажытнага Егіпта і Міжрэчча?
16. Якім чынам можна прасачыць пераемнасць і падабенства культурных дасягненняў розных рэгіёнаў Старажытнага Усходу?

### **Тэма 3. Рэлігія і культура Старожытнай Грэцыі і эліністычнага свету.**

1. Старожытнагрэчаская філасофія і навука.
2. Старожытнагрэчаская міфалогія.
3. Мастацтва Старожытнай Грэцыі і эліністычнага перыяду.
4. Развіццё архітэктуры Старожытнай Грэцыі.
5. Літаратура і тэатр Старожытнай Грэцыі і эліністычнага свету.
6. Культурныя дасягненні эліністычнага свету.
7. Паўсядзеннае жыццё. Матэрыяльная культура Старожытнай Грэцыі і эліністычнага грамадства.

#### *Літаратура:*

1. Золоева, Л.В., Поръяз, А.В. Мировая культура: Древняя Греция. Древний Рим. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – С. 102 – 214.
2. Древние цивилизации / С.С. Аверинцев, В.П. Алексеев, В.Г. Ардзинба и др.: Под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина. – М.: Мысль, 1989. – С. 288-345, 346-383.
3. Горелов, А.А. История мировых религий: учеб. пособие / А. А. Горелов. – М.: Флинта: МПСИ, 2005. – С. 196-208.
4. Мировая художественная культура. В 2 т. Т.1. Учеб. пособие / Б.А. Эренгресс, Е.А. Ботвинник, В.П. Комаров и др.; Под ред. Б.А. Эренгресс. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – С. 126-146.
5. Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина, Е.М. Бабосов, А.А. Жарикова и др.; под общ. ред. С.В. Лапиной. – 3-е изд. Мин.: ТетраСистемс, 2006. – С. 107-113.
6. Нефедов, С.А. История древнего мира: История, поданная как роман: Современный учебник для школьников и увлекательное чтение для взрослых. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – С. 127-214.
7. Всемирная история. В.3 ч. Ч.1. С древнейших времен до конца XVIII в.: Учеб. пособие / О.А. Яновский, О.В. Бригадина, П.А. Шупляк и др. – Мин.: «Юнипресс», 2002. – С. 143-155.
8. Торосян, В.Г. Культурология. История мировой и отечественной культуры: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по пед. специальностям/ В.Г. Торосян. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – С. 212-255.
9. Немировский, А.И. История Древнего мира: Античность: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч./ А.И. Немировский – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - Ч. 1. – С. 161-181, 199-225, 269-297, 414-446.
10. Кун, Н.А. Мифы Древней Греции /Н.А. Кун. – М.: «РИК Русанова»: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2003. – 624 с.
11. Дубянецкі, Э.С. Суветная культура: Ад старожытнасці да нашых дзён: Папулярны энцыклапедычны даведнік / Эдуард Дубянецкі. – Мин.: “Беларуская энцыклапедыя”, 2001. – С. 76-100.
12. Гиро, П. Быт и нравы древних греков / Поль Гиро. – Смоленск: Русич, 2000. – 624 с.

13. *Куманецкий, К.* История культуры Древней Греции и Рима / Казимеж Куманецкий. – М. : Вышш. шк., 1990. – 351 с.
14. *Федорова, Е.В.* Императорский Рим в лицах / Е.В. Федорова. – 2-е изд., испр. и доп. – Смоленск: ИНГА, 1995. – 416 с.
15. *Робер, Ж.-Н.* Повседневная жизнь Древнего Рима через призму паслаждений / Жан-Ноэль Робер; пер. с фр. Т.А. Левиной. – М. : Молодая гвардия, 2006. – 245 с.
16. *Шаму, Ф.* Эллинистическая цивилизация / Франсуа Шаму; пер. с фр. Н. Шевченко. – Екатеринбург: У-Фактория; М. : АСТ МОСКВА, 2008. – 480 с.
17. *Шаму, Ф.* Цивилизация Древней Греции / Франсуа Шаму; пер. с фр. Т. Баженовой. – Екатеринбург: У-Фактория; М. : АСТ МОСКВА, 2009. – 368 с.
18. *Брюле, П.* Повседневная жизнь греческих женщин в классическую эпоху / П. Брюле: Пер. с фр. Т.А. Левиной. – М. : Молодая гвардия, 2005. – 239 с.

**Пытанні для самакантролю па тэме 3 «Рэлігія і культура Старожытнай Грэцыі і эліністычнага свету»**

1. Якая карціна свету была ўласцівая для цывілізацыі Старожытнай Грэцыі?
2. Якія філософскія школы Старожытнай Грэцыі вы ведаеце?
3. Якія новыя накірункі з'явіліся ў эліністычнай філософії? Як гэта было звязана з сацыяльнай рэчаіснасцю перыяду элінізму?
4. Якое значэнне для сусветнай і асабліва ёўрапейскай культуры мае старожытнагрэчаская міфалогія?
5. Якое значэнне для сусветнай культуры мае старожытнагрэчаскі тэатр?
6. Якія найбольш вядомыя творы старожытнагрэчаскай драматургіі вы можаце назваць?
7. Якія жанры і сюжэты былі харктэрныя для літэратуры перыяду элінізма?
8. Якія этапы можна вылучыць у развіцці старожытнагрэчаскага мастацтва?
9. Якім быў мастацкі ідэал античнай Грэцыі”?
10. Якія творы старожытнагрэчаскага мастацтва вы можаце назваць?
11. Якія стылі старожытнагрэчаскай архітэктуры вы можаце вылучыць?
12. У чым адметнасці старожытнагрэчаскай сістэмы адукцыі і выхавання афінскай мадэлі?
13. У чым асаблівасці адукцыі і выхавання ў спартанскім грамадстве?
14. Якія найбольш адметныя сюжэты старожытнагрэчаскай міфалогіі вы можаце назваць?
15. Чаму менавіта ў старожытнагрэчаскім грамадстве з'явілася традыцыя Алімпійскіх гульняў?

16. Якія спаборніцтвы ўваходзілі ў праграму Алімпійскіх гульняў?
17. Якія традыцыі Алімпійскіх гульняў дажылі да нашых дзён?
18. Якія традыцыі антычнай сістэмы адукациі актуальныя і зараз?
19. Якія дасягненні старажытнагрэчаскай гістарычнай навукі вы ведаеце?
20. Якія буйнейшыя творы старажытнагрэчаскай літаратуры вы можаце назваць?
21. У чым значэнне старажытнагрэчаскай літаратуры для ёўрапейскай літаратуры наступных зпох?
22. У чым сутнасць паняцця “класічны” і як гэта паняцце звязана з падобнымі па назве стылямі ў літаратуры і мастацтве?
23. Якія дасягненні культуры эліністычнага свету вы можаце назваць?
24. Што новага з'явілася ў мастацтве эліністычнага свету?
25. У чым праявілася сваесаблівасць мастацтва эліністычнага свету?

#### **Тэма 4. Рэлігія і культура Старожытнага Рыма.**

1. Старожытнарымская міфалогія і яе асаблівасці.
2. Старожытнарымскае мастацтва і яго адметнасці.
3. Дасягненні старажытнарымскага права, філасофіі і гісторыі.
4. Старожытнарымскія відовішчы.
5. Літаратура і мастацтва Старожытнага Рыма. Дасягненні старажытнарымскай архітэктуры.
6. Познерымская культура і яе асаблівасці. Філасофія познерымской эпохі.
7. Эвалюцыя сямейна-шлюбных адносін у старажытнарымскім грамадстве.

#### *Літаратура:*

1. Золоева, Л.В., Поръяз, А.В. Мировая культура: Древняя Греция. Древний Рим / Л.В. Золоева, А.В. Поръяз. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – С. 343-440.
2. Древние цивилизации / С.С. Аверинцев, В.П. Алексеев, В.Г. Ардзинба и др.: Под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина. – М.: Мысль, 1989. – С. 384-451.
3. Циркин, Ю.Б. Мифы Древнего Рима / Ю.Б. Циркин. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2000. – 560 с.
4. Мировая художественная культура. В 2 т. Т.1. Учеб. пособие / Б.А. Эренгресс, Е.А. Ботвинник, В.П. Комаров и др.; Под ред. Б.А. Эренгресс. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – С. 147-153.
5. Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина, Е.М. Бабосов, А.А. Жарикова и др.; под общ. ред. С.В. Лапиной. – 3-е изд. Мин.: ТетраСистемс, 2006. – С. 114-119.
6. Нефедов, С.А. История древнего мира: История, поданная как роман: Современный учебник для школьников и увлекательное чтение для взрослых. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – С. 219 - 322.
7. Всемирная история. В.3 ч. Ч.1. С древнейших времен до конца XVIII в.: Учеб. пособие / О.А. Яновский, О.В. Бригадина, П.А. Шупляк и др. – Мин.: «Юнипресс», 2002. – С. 143-155.

8. Торосян, В.Г. Культурология. История мировой и отечественной культуры: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по пед. специальностям / В.Г. Торосян. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – С. 246-252 .
9. Немировский, А.И. История Древнего мира: Античность: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч./ А.И. Немировский – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - Ч. 2. – С.44-66, 136-159, 202-206, 260-296, 317-328420-434.
- 10.Фёдорова, Е.В. Императорский Рим в лицах. – Изд. 2-е, испр. и доп. / Е.В. Фёдорова. – Смоленск: ИНГА, 1995. – 416 с.
- 11.Дубянецкі, Э.С. Саветная культура: Ад старажытнасці да нашых дзён: Папулярны энцыклапедычны даведнік / Эдуард Дубянецкі. – Мн.: “Беларуская энцыклапедыя”, 2001. – С. 101-116.
- 12.Бобровникова, Т.А. Повседневная жизнь римского патриция в эпоху разрушения Карфагена / Т.А. Бобровникова. – М. : Мол. гвардия, 2001. – 493 с.
- 13.Гиро, П. Быт и нравы древних римлян / Поль Гиро – Смоленск: Русич, 2000. – 576 с.
- 14.Грималь, П. Цивилизация Древнего Рима / Пьер Грималь; пер. с франц. И. Эльфонд. – Екатеринбург: У-Фактория; М. : АСТ МОСКВА, 2008. – 512 с.
- 15.Гуревич, Д., Рапсат-Шарлье, М.-Т. Повседневная жизнь женщины в Древнем Риме / Д. Гуревич, М.-Т. Рапсат-Шарлье; пер. с фр. Н.Н. Зубкова. – М. : Молодая гвардия, 2006. – 260 с.
- 16.Каркопино, Ж. Повседневная жизнь Древнего Рима. Апогей империи / Жером Каркопино; пер. с фр. И.И. Маханькова. – М. : Молодая гвардия, 2008. – 420 с.
- 17.Робер, Ж.-Н. Повседневная жизнь Древнего Рима через призму паслаждений / Жан-Ноэль Робер; пер. с фр. Т.А. Левиной. – М. : Молодая гвардия, 2006. – 245 с.

**Пытанні для самакантроля па тэме 4 «Рэлігія і культура Старажытнага Рыма».**

1. Якія асаблівасці культурнага развіцця і ментальнасці старажытнарымскага грамадства можна вылучыць у параўнанні са старажытнагрэчскім?
2. Якую культурную спадчыну пакінулі старажытным рымлянам этрускі?
3. У чым падабенства і адрозненні грэческай і рымскай міфалогії?
4. Як можна растлумачыць прыкметнае развіццё права і рыторыкі ў Рыме?
5. Якая была роля і спецыфічныя рысы рымскіх відовішчаў?
6. Якія дасягненні гістарычнай думкі Старажытнага Рыма вы ведаеце?
7. У чым спецыфіка старажытнарымскага мастацтва?
8. У чым заключаюцца асаблівасці і дасягненні рымскай архітэктуры?
9. Якія былі асноўныя накірункі старажытнарымскай літаратуры?
- 10.Якія вы ведаецце жанры літаратуры Старажытнага Рыма?

11. Як называеццы справа прыватнай падтрымкі дзеячаў культуры і ў гонар каго яна набыла сваю назуву?
12. Якім чынам дасягненні старажытнарымскай культуры паўплывалі на культурнае жыццё наступных эпох?
13. Якім чынам патрэбы сацыяльна-палітычнай рэчаіснасці паўплывалі на развіццё асобных галін рымскай культуры?
14. Якое значэнне мела лацінская мова ў рымскі час і ў пазнейшыя перыяды сусветнай гісторыі?
15. У якіх галінах навукі выкарыстоўваецца лацінская мова зараз?
16. У чым значэнне рымскага права для сярэднявечча, новага і найноўшага часу?
17. Якія дасягненні рымскай філасофіі розных перыядоў вы ведаеце?
18. Якім быў эстэтычны і грамадскі ідэал Старожытнага Рыма?
19. У чым вы бачыце перамнасць у развіцці старажытнагрэчаскай і старажытнарымскай культуры?
20. Якое значэнне мела культурная спадчына старажытнарымскага грамадства для наступных гістарычных эпох?

**4. РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЯ ВЕДАЎ  
ПЕРАЛІК ПЫТАННЯЎ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА**  
**Пытанні да экзамену па курсу *усеагульная гісторыя***  
**(старажытны свет)**

1. Гісторыя старажытнага свету як пачатак сусветнага гісторычнага працэса. Перыядызацыя.
2. Усход і Захад як альтэрнатывы развіцця цывілізіцый. Характарыстыка традыцыйнага грамадства.
3. Першбытны лад. Каменны век. Асноўныя археалагічныя культуры.
4. Неалітычная рэвалюцыя і яе вынікі.
5. Медны і бронзавы вякі: уznікненне першых цывілізацый.
6. Жалезны век: сацыяльна-эканамічныя працэсы і развіццё дзяржаў.
7. Старажытнае Міжрэчча. Дзяржавы Шумера і Акада.
8. Культурныя дасягненні цывілізацый Старажытнай Месапатаміі.
9. Старававілонская дзяржава і яе развіццё. Дзяржава Мітані.
10. Дзяржава хетаў і Малая Азія ў II тыс. да н.э.
11. Новававілонская дзяржава. Малая Азія ў I тыс. да н.э.
12. Асірыйская дзяржава ў II- пач. I тыс. да н.э.
13. Росквіт Асірыйскай дзяржавы, яе матэрыяльная і духоўная культура.
14. Старажытны Іран (дзяржава Ахеменідаў) у I тыс. да н.э.
15. Фінікія і Сірыя ў II-I тыс. да н.э.
16. Палесціна ў II-I тыс. да н.э. Біблія як гісторычна крыніца.
17. Старажытны Егіпет: дадынастычны перыяд і Раннєе царства.
18. Развіццё старажытнаегіпецкай цывілізацыі ў перыяд Сярэдняга царства.
19. Старажытны Егіпет Новага царства.
20. Позні і Егіпет: асаблівасці сацыяльна-эканамічнага і культурнага развіцця.
21. Эліністычны Егіпет і спецыфіка яго развіцця.
22. Рэлігія і культура Старажытнага Егіпта.
23. Старажытная Індыйя до прыхода арыяў.
24. Старажытнаіндыйская цывілізацыя ў II – I тыс да н.э.
25. Культура і рэлігійныя сістэмы Старажытнай Індыйі.
26. Старажытны Кітай.
27. Культура і рэлігійныя сістэмы Старажытнага Кітая.
28. Эгейскі свет і Крыта-Мікенская Грэцыя. Гамераўскі перыяд.
29. Архаічная Грэцыя. Тыранія. Фарміраванне полісаў.
30. Вялікая грэчаская каланізацыя.
31. Афіны і Спарта як варыянты развіцця полісаў Старажытнай Грэцыі. Росквіт старажытнагрэчаскай цывілізацыі ў класічны перыяд.
32. Грэка-персідскія войны.
33. Крызіс старажытнагрэчаскага поліса, яго прычыны і наступствы.
34. Пелапанэская вайна.

- 35.Узвышэнне Македоніі і яе барацьба за гегемонію ў Грэцыі.
- 36.Стварэнне дзяржавы Аляксандра Македонскага.
- 37.Распад дзяржавы Аляксандра Македонскага і ўзнікненне эліністичных дзяржаў.
- 38.Элінізм, палітычнае і культурнае развіццё буйнейшых эліністичных дзяржаў.
- 39.Рэлігія і культура Антычнай Грэцыі: міфалогія, літаратура.
- 40.Рэлігія і культура Антычнай Грэцыі: мастацтва, матэрыяльная культура.
- 41.Культурныя дасягненні эліністичнага свету.
- 42.Старожытная Італія. Этрускі.
43. Рым царскага перыяду.
- 44.Устанаўленне і разіццё Рымскай рэспублікі – I тыс.да н.э. Барацьба плебеев і патрыцыяў.
- 45.Заваяванне Рымам Італіі.
- 46.Заваяванне Рымам Міжземнамор'я.
- 47.Крызіс Рымскай рэспублікі і яго прычины. Грамадзянская война.
- 48.Дыктатура Цэзаря і другі трыумвірат.
- 49.Рымская імперыя ў I ст. н.э. Сацыяльнае развіццё і ўнутраная палітыка.
- 50.Пашырэнне тэрыторыі Рыма ў I – II ст. н.э.
- 51.Рымская імперыя ў II ст. н.э.
- 52.Крызіс III ст. і яго наступствы. Рым і правінцыі.
- 53.Сістэма даміната. Падзел Рымскай імперыі на Заходнюю і Усходнюю.
- 54.Варварскія плямены: тэрыторыі рассялення, сацыяльнае развіццё, матэрыяльная культура, адносіны з Рымам.
- 55.Рым і варвары: формы і ступені ўзаемадзейння.
- 56.Падзенне Заходняй Рымскай імперыі і яго наступствы.
- 57.Перадумовы ўзнікнення хрысціянства.
- 58.Хрысціянства ў першыя вякі нашай эры.
- 59.Культура старожытнарымскай цывілізацыі: міфалогія, літаратура, рымскае права.
- 60.Культура Старожытнага Рыма: мастацтва, тэхніка, паўсядзенннае жыццё.

## **КРЫТЭРЫП АЦЭНКІ ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ СТУДЭНТАЎ**

Ацэнка вынікаў вучэбной дзейнасці ажыццяўляеца ў адпаведнасці з крытэрыямі ацэнкі ведаў і кампетэнцый студэнтаў па дзесяцібалльной шкале.

### **10 (дзесяць) балаў:**

Сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах вучэбной праграмы, а таксама па некаторых асноўных пытаннях, якія выходзяць за яе межы; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьмовае і лагічнае выкладанне матэрыялу, уменне рабіць аргументацыю ўласных высноў, здольнасць самастойна і творча выконваць складаныя нестандартныя заданні у рамках вучэбной праграмы; поўнае і глыбокае засваенне зместу асноўнай і дадатковай літаратуры, рэкамендаванай вучэбной праграмай дысцыпліны; уменне выкарыстоўваць навуковыя дасягненні, звязаныя з іншымі дысцыплінамі; творчая самастойная праца на семінарскіх занятках, актыўны творчы ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень выканання заданняў.

### **9 (дзеяць) балаў:**

Сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх пастаўленых пытаннях у аб'ёме вучэбной праграмы; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьмовае і лагічнае выкладанне адказу на пытанні, уменне рабіць аргументацыю высновы і аргументацыю ўласных высноў; здольнасць самастойна і творча выконваць складаныя нестандартныя заданні ў межах вучэбной праграмы; поўнае засваенне зместу асноўнай і дадатковай літаратуры, рэкамендаванай вучэбной праграмай дысцыпліны; актыўная самастойная праца на семінарскіх занятках, сістэматычны ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень выканання заданняў.

### **8 (восем) балаў:**

Сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх пастаўленых пытаннях у аб'ёме вучэбной праграмы; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьмовае і лагічнае выкладанне матэрыялу, уменне рабіць аргументацыю высновы і аргументацыю ўласных высноў; здольнасць самастойна выконваць складаныя заданні ў межах вучэбной праграмы; засваенне зместу асноўнай і дадатковай літаратуры, рэкамендаванай вучэбной праграмай дысцыпліны; уменне арыентавацца ў сутнасці асноўных тэорый і кірункаў навуковай дысцыпліны і аналізуваць іх; актыўная самастойная праца на семінарскіх занятках, сістэматычны ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень выканання заданняў.

### **7 (сем) балаў:**

Сістэматызаваныя, веды па ўсіх разделах вучэбнай праграмы; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьмовае і лагічнае выкладанне матэрыялу, уменне рабіць аргументаваныя высновы і абагульненні; засваенне зместу асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпліны; уменне арыентавацца у сутнасці асноўных тэорый і кірунку навуковай дысцыпліны; актыўная самастойная праца на семінарскіх занятках, удзел у групавых аблеркаваннях, высокі ўзровень выканання заданняў.

#### **6 (шэсць) балаў:**

Дастаткова сістэматызаваныя веды ў аўтаматизированай вучэбнай праграме; выкарыстанне неабходнай навуковай і спецыяльнай тэрміналогіі, лагічнае выкладанне матэрыялу, уменне абагульняць і рабіць высновы; здольнасць самастойна выконваць тыповыя заданні ў рамках вучэбнай праграмы; засваенне зместу асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпліны; самастойная праца на семінарскіх занятках, перыядычны удзел у групавых аблеркаваннях, дастатковы ўзровень выканання заданняў.

#### **5 (пяць) балаў:**

Дастатковыя веды ў аўтаматизированай вучэбнай праграме, лагічнае выкладанне матэрыялу, уменне рабіць высновы; здольнасць самастойна выконваць тыповыя заданні ў рамках вучэбнай праграмы; засваенне зместу асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпліны; уменне самастойна працеваць на семінарскіх занятках, фрагментарны ўдзел у групавых аблеркаваннях, здавальняючы ўзровень выканання заданняў.

#### **4 (четыры) балы - залічана:**

Аўтаматизаваныя веды ў рамках базавых ведеў; засваенне зместу асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпліны; лагічнае выкладанне матэрыялу, уменне рабіць простыя высновы без істотных памылак; уменне выконваць тыповыя заданні пад кірауніцтвам выкладчыка; здавальняючы ўзровень выканання заданняў.

#### **3 (три) балы – не залічана:**

Недастатковы аўтаматизаваныя веды; выкладанне матэрыялу з істотнымі фактывічнымі і лагічнымі памылкамі; няўменне выконваць тыповыя заданні; пасіўнасць на семінарскіх занятках, нізкі ўзровень культуры выканання і афармлення заданняў.

#### **2 (два) балы – не залічана:**

Фрагментарныя веды; няўменне выкарыстаць навуковую тэрміналопию, наяўнасць у адказе грубых лагічных і фактывічных памылак; пасіўнасць на семінарскіх занятках; нізкі ўзровень культуры выканання і афармлення заданняў.

**1 (адзін) бал – не залічана:**

Адсутнасць ведаў і кампетэнцый у рамках адукацыйнага стандарту ў адносіні адказу.

## **5. ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ**

### **Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і кантролю самастойнай работы студэнтаў**

Самастойная работа студэнтаў накіравана на:

- якаснае засваенне і сістэматызацыю атрыманых тэарэтычных ведаў;
- фарміраванне ўменняў па складанню і апрацоўцы розных відаў дакументацыі;
- фарміраванне навыка эфектыўнага пошуку інфармацыі ў фондах архіўных устаноў;
- фарміраванне ўмення выкарыстоўваць атрыманыя веды ў навукова-фондавай дзейнасці музейных устаноў і ў рабоце устаноў краязнаўчатаўстычнай сферы;
- замацаванне практычных уменняў студэнтаў;
- фарміраванне самастойнай думкі;
- развіццё навекова-даследчых навыкаў і ўменняў.

Кантроль самастойнай работы студэнтаў можа ажыццяўляцца на лекцыях, семінарах, спецыяльна арганізаваных калоквіумах, а таксама падчас залікова-экзаменайной сесіі. Формамі кантролю з'яўляюцца індывідуальнае і фронтальнае апытанне, стварэнне проблемных сітуацый і пастановка перад аўдыторыяй задач “мазгавога штурму”, фармуляванне аўдыторыяй пытанняў у рэчышчы вывучаемай тэмы, стварэнне прадстаўленне міні-дакладаў і рэфератаў, выкананне тэстаў і г.д.

### **Рэкамендуемыя метады (тэхналогіі) навучання**

Асноўнымі метадамі і тэхналогіямі навучання, якія адпавядаюць задачам вывучэння дадзенага абразковага модуля, з'яўляюцца:

- 1) метады проблемнага навучання (проблемнае выкладанне, часткова пошукавы і даследчыцкі метады);
- 2) асобасна арыентаваныя (развіваючыя) тэхналогіі, заснаваныя на актыўных (рэфлексійна-дзейнасцных) формах і метадах навучання (“мазгавы штурм”, дзелавая, ролевая і імітацыйная гульня, дыскусія, прэс-канферэнцыя, навучальныя дэбаты, круглы стол, кейс-тэхналогія, проект і інш.);
- 3) інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі, якія забяспечваюць проблемна-даследчыя характеристыкі працэсу навучання і актывізацыю самастойнай працы студэнтаў (структураваныя электронныя презентацыі для лекцыйных заняткаў, выкарыстанне аўдыё-відэападтрымкі вучэбных заняткаў (аналіз аўдыё-, відэасітуацый і інш.), распрацоўка і прымяненне на аснове камп’ютэрных і мультымедыйных сродкаў гісторычных творчых заданняў, дапаўненне традыцыйных навучальных заняткаў сродкамі ўзаемадзеяння на аснове сеткавых камунікацыйных магчымасцяў (інтэрнэт-форму, інтэрнэт-семінар і г.д.);

На кожным раздзеле і тэме дадзенай вучэбнай праграмы ў адпаведнасці з іх мэтамі і задачамі выкладчыкам (кафедрай) праектуюцца і рэалізуюцца пэўныя педагогічныя тэхналогіі. У ліку найбольш перспектыўных і

эфектыўных сучасных інавацыйных адукатыўных сродкаў і тэхналогій, якія дазваляюць рэалізаваць сістэмна-дзейнасны кампетэнтнасны падыход у вучэбна-выхаваўчым працэсе, варта вылучыць: вучэбна-метадычныя комплексы (у тым ліку электронныя), варыятыўныя мадэлі самастойнай працы студэнтаў, блочна-модульныя, модульна-рэйтынгавыя і крэдытныя сістэмы, інфармацыйныя тэхналогіі, метад кейсаў, методыкі актыўнага навучання.

## **Дыягностика сістэмы кампетэнцый студэнта**

### **1. Патрабаванні да ажыццяўлення дыягностикі**

Працэдура дыягностикі сформіравана сістэмай кампетэнцый студэнтаў уключае наступныя этапы:

- вызначэнне аб'екта дыягностикі;
- выяўленне факта вучэбных дасягненняў студэнта з дапамогай крытэрыяльна-арыентаваных тэстаў і іншых сродкаў дыягностикі;
- вымярэнне ступені адпаведнасці вучэбных дасягненняў студэнтаў патрабаванням адукатыўнага стандарта;
- ацэнванне вынікаў выяўлення і вымярэння адпаведнасці вучэбных дасягненняў студэнта патрабаванням адукатыўнага стандарта (з дапамогай шкалы ацэнак).

## **Рэкамендаваныя сродкі дыягностикі вынікаў вучэбнай дзейнасці студэнтаў**

Арганізацыя самастойнай работы студэнтаў прадугледжвае падрыхтоўку студэнтамі інфармацыйных матэрыялаў па ўсеагульной гісторыі. Для дыягностикі кампетэнцый студэнтаў прадугледжваецца выкарыстанне наступных сродкаў дывягностикі:

- тэсты з выкарыстаннем заданняў адкрытай і закрытай форм па асобных раздзелах і тэмах, а таксама па дысцыпліне ў цэлым;
- пісьмовыя заданні па асобных раздзелах дысцыпліны;
- вуснае апытанне падчас заняткаў;
- выступленні студэнтаў на семінарскіх занятках па распрацоўваемых імі тэмах;
- падрыхтоўка і абарона рэфератаў.

### **2. Шкала ацэнак**

Ацэнка вучэбных дасягненняў студэнтаў на экзаменах па дысцыплінах сацыяльна-гуманітарнага цыкла праводзіцца па дзесяці бальной шкале. Ацэнка вучэбных дасягненняў студэнтаў ажыццяўляецца паэтапна па канкрэтных раздзелах (тэмах) вучэбнай дысцыпліна, здзяйсняецца кафедрай у адпаведнасці з абранай установай вышэйшай адукатыўнай шкалой ацэнак.

### **3. Крытэрыі ацэнак**

Для ацэнкі вучэбных дасягненняў студэнтаў выкарыстоўваюцца крытэрыі, зацверджаныя Міністэрствам адукатыўнай Рэспублікі Беларусь.

## **Пытанні для самастойнай работы студэнтаў**

18. Якія формы сацыяльной арганізацыі ўласцівыя для першабытнага ладу і якім перыядам яны адпавядаюць?
19. Якія формы сям'і і шлюбу існавалі ў розныя перыяды першабытнай эпохі і чаму яны змяняліся?
20. У якім накірунку ішло развіццё прылад працы ў кантэксце тэхнікі вырабу і функцыянальнага прызначэння?
21. Якім чынам змяняліся прылады працы па меры развіцця грамадства ў першабытную эпоху?
22. Якімі былі першыя формы рэлігіі?
23. Якім чынам былі звязаныя рэлігійныя ўяўленні і ўзнікненне першабытнага мастацтва?
24. Якімі былі ўяўленні старажытных жыхароў Міжрэчча аб сусвеце?
25. Пад уплывам якіх этнічных плыніяў склаўся культурны ландшафт Міжрэчча і Вавілона?
26. Якія найбольш вядомыя літаратурныя творы Старажытнага Міжрэчча і Егіпта вы можаце назваць?
27. Якім чынам навуковыя веды жыхароў Старажытнага Міжрэчча і Егіпта былі звязаны з патрэбамі паўседзеннага жыцця?
28. Чым можна растлумачыць, што ў Старажытным Егіпце былі найбольш кваліфікованыя па мерках таго часу лекары?
29. Якія асаблівасці архітэктуры Старажытнага Усходу можна адзначыць?
30. Якімі былі асаблівасці рэлігіі і міфалогіі Старажытнага Егіпта?
31. Якім чынам асаблівасці рэлігійнага жыцця старажытных егіпцян былі звязаныя з іх мастацтвам і навуковымі ведамі?
32. Што такое сінкрэтызм і чаму ён узікае?
33. Якія з “сямі цудаў свету” знаходзіліся у Старажытным Міжрэччы і Егіпце?
34. Якія дасягненні культуры Старажытнага Вавілона вы можаце пералічыць?
35. Якія агульныя рысы можна вылучыць у культурным развіцці старажытнага Егіпта і Міжрэчча?
36. Якія філософскія школы Старажытнай Грэцыі вы ведаеце?
37. Якія новыя накірункі з'явіліся ў эліністичнай філософіі? Як гэта было звязана з сацыяльной рэчаіснасцю перыяду элінізму?
38. Якое значэнне для сусветнай і асабліва єўрапейскай культуры мае старажытнагрэчаская міфалогія?
39. Якое значэнне для сусветнай культуры мае старажытнагрэческі тэатр?
40. Якія найбольш вядомыя творы старажытнагрэческай драматургіі вы можаце назваць?
41. Якім быў мастацкі ідэал антычнай Грэцыі?
42. Якія творы старажытнагрэческага мастацтва вы можаце назваць?
43. Якія стылі старажытнагрэческай архітэктуры вы можаце вылучыць?

44. У чым адметнасці старажытнагрэчаскай сістэмы адукацыі і выхавання афінскай мадэлі?
45. У чым асаблівасці адукацыі і выхавання ў спартанскім грамадстве?
46. Чаму менавіта ў старажытнагрэчаскім грамадстве з'явілася традыцыя Алімпійскіх гульняў?
47. Якія спаборніцтвы ўваходзілі ў праграму Алімпійскіх гульняў?
48. Якія традыцыі Алімпійскіх гульняў дажылі да нашых дзён?
49. Якія традыцыі антычнай сістэмы адукацыі актуальныя і зараз?
50. Якія дасягненні старажытнагрэчаскай гістарычнай навукі вы ведаеце?
51. Якія буйнейшыя творы старажытнагрэчаскай літаратуры вы можаце назваць?
52. У чым значэнне старажытнагрэческай літаратуры для ёўрапейскай літаратуры наступных зпох?
53. У чым сутнасць паняцця “класічны” і як гэта паняцце звязана з падобнымі па назве стылямі ў літаратуры і мастацтве?
54. Якую культурную спадчыну пакінулі старажытным рымлянам этрускі?
55. У чым падабенства і адрозненні грэческай і рымскай міфалогії?
56. Як можна растлумачыць прыкметнае развіццё права і рыторыкі ў Рыме?
57. Якія дасягненні гістарычнай думкі Старожытнага Рыма вы ведаеце?
58. У чым спецыфіка старажытнарымскага мастацтва?
59. У чым заключаюцца асаблівасці і дасягненні рымскай архітэктуры?
60. Якія былі асноўныя накірункі старажытнарымскай літаратуры?
61. Як называеццы справа прыватнай падтрымкі дзеячаў культуры і ў гонар каго яна набыла сваю назуву?
62. Якім чынам дасягненні старажытнарымскай культуры паўплывалі на культурнае жыццё наступных эпох?
63. Якім чынам патрэбы сацыяльна-палітычнай рэчаіснасці паўплывалі на развіццё асобных галін рымскай культуры?
64. У якіх галінах навукі выкарыстоўваецца лацінская мова зараз?
65. У чым значэнне рымскага права для сярэднявечча, новага і найноўшага часу?
66. У чым вы бачыце перамнасць у развіцці старажытнагрэческай і старажытнарымскай культуры?
67. Якое значэнне мела культурная спадчына старажытнарымскага грамадства для наступных гістарычных эпох?

## **ТЭХНІЧНЫЯ І ІЛЮСТРАЦЫЙНЫЯ СРОДКІ НАВУЧАННЯ**

Выкарыстанне тэхнічных і наглядных сродкаў навучання.

I. DVD-сродкі:

1. “Егіпет-краіна пірамід”
2. “Тайны фараонаў”
3. “Апошні дзень Пампей”
4. “Гладыятары. Крывавая арэна”

II. Мульттымэдыйны комплекс “Гісторыя побыту і адзення”

III. Відэафільм “Аляксандр Македонскі”

IV. Вучэбна-ілюстратыўны матэрыял па гісторыі Старожытнага свету.

V. Карты:

1. Старожытны Усход. Індый і Кітай.
2. Старожытная Грэцыя да сярэдзіны V ст. да н.э..
3. Старожытная Італія да сярэдзіны III ст. да н. э.
4. Заваяванні Аляксандра Македонскага.